



27 СНЕЖНЯ 2007 г.
ЧАЦВЕР
№ 245 (26110)

Кошт 440 рублёў

ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Прэзідэнт павіншаваў

...кіраўнікоў міжнароднага і нацыянальных алімпійскіх камітэтаў

Кіраўнік беларускай дзяржавы, прэзідэнт НАК Аляксандр Лукашэнка павіншаваў з нагоды Каляд і Новага года прэзідэнта Міжнароднага алімпійскага камітэта Жака Рогэ, прэзідэнта асацыяцыі нацыянальных і еўрапейскіх алімпійскіх камітэтаў Васкаса Ранья і Патрыка Хікі.

...імператара Японіі з нацыянальным святам

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 23 снежня павіншаваў імператара Японіі Акіхіта з нацыянальным святам гэтай краіны — Днём нараджэння Імператара. Кіраўнік беларускай дзяржавы выказаў упэўненасць, што дружэлюбныя адносіны, якія склаліся паміж Беларуссю і Японіяй, будуць і ў далейшым плённа развівацца на карысць народаў дзвюх краін.

...прэзідэнта Азербайджана Ільхаму Аліева з днём нараджэння

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка 24 снежня павіншаваў прэзідэнта Азербайджана Ільхаму Аліева з днём нараджэння. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што ўсебаковае супрацоўніцтва Беларусі і Азербайджана будзе і ў далейшым дынамічна развівацца ў інтарэсах двух народаў.

...Іслама Карымава з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 снежня павіншаваў Іслама Карымава з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах ва Узбекістане.

...Барыса Грызлова з выбраннем на пасаду старшыні Дзярждумы Расіі

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка 24 снежня павіншаваў Барыса Грызлова з выбраннем на пасаду Старшыні Дзяржаўнай Думы Федэральнага Сходу Расійскай Федэрацыі. Упэўнены, што ўзаемадзейніе парламентарнага нашых дзяржаў будзе і ў далейшым садзейнічаць умацаванню беларуска-расійскіх сувязяў, у аснове якіх — непорушная дружба і духоўная роднасць брацкіх народаў, — гаворыцца ў пасланні.

...народнага мастака Беларусі Барыса Герлавана з юбілеем

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 25 снежня павіншаваў галоўнага мастака Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы народнага мастака Беларусі Барыса Герлавана з 70-годдзем. «За дзесяцігоддзі самаадданай творчай дзейнасці Вы ўзялі нацыянальнае тэатральна-дэкарацыйнае мастацтва на недасягальную вышыню, ператварылі сцэнаграфію ў адзін з важнейшых кампанентаў спектакля, якія вызначаюць яго поспех у глядачоў», — гаворыцца ў віншаванні. «Вы шчодро дзеліцеся з вучнямі сваім вопытам і майстэрствам, уносіце значны асабісты ўклад ва ўзабагацэнне лепшых тэатральных традыцый Беларусі», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

...фрыстайліста Д. Дашчынскага

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Дзмітрыя Дашчынскага з заваяваннем залатога медала на этапе Кубка свету па фрыстайлу ў Кітаі.

...Сяргея Антуф'ева з выбраннем губернатара Смаленскай вобласці

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Сяргея Антуф'ева з выбраннем губернатара Смаленскай вобласці Расійскай Федэрацыі.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Законы звездены ў адно

Сапраўдным падарункам да Новага года для юрыстаў, ды і ўсіх грамадзян краіны, быў учора названы падрыхтаваны да выдання Звод законаў Рэспублікі Беларусь. Работа па рэвізіі заканадаўства, яго расчыстцы і сістэматызацыі вялася на працягу амаль 10 гадоў Нацыянальным цэнтрам законпраектнай дзейнасці пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. У выніку з 1 студзеня 2008 года кожны ахвотнік ужо зможа карыстацца поўным сістэматызаваным зборам заканадаўчых актаў нашай краіны ў электронным варыянце.

Знамянальна, што працэс з'яўдэння сваіх законаў Беларусі завяршыла першай на постсавецкай прасторы, — працягвалася падзея Наталія Пяткевіч, намеснік Кіраўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і старшыня дзяржаўнай камісіі для кардынацыйскай работы па фарміраванні і выданні Зводу законаў. — Каб разумець складанасць зробленага, трэба ведаць, што гэта не проста працэс з'яўдэння ў адно ўсіх законаў, якія былі выданы на працягу існавання суверэнай Беларусі.

Гэта працэс сістэматызацыі заканадаўчых актаў, вызначэнне прабелаў, ліквідаванне множнасці ў прававым рэгуляванні. Гэта вельмі складаны працэс, а не тэхнічны працэс. Сёння, калі мы пераходзім да перыяду стабільнай заканацотворчасці, выданне Зводу законаў надзвычай актуальнае. Гэта дакумент, які патрэбны і для прак-

Инфарм-укол

У Італіі, напрыклад, сыр прысутнічае практычна за кожным прыёмам ежы. З усіх італьянскіх сыроў самым знакамітым з'яўляецца пармезан, ці парміджана-рыджана, як завуць яго на радзіме. Пармезан — зярністы сыр з каровінага малака.

У Францыі налічваецца каля 400 гатункаў сыру. Французскія вучоныя прыйшлі да высновы, што ў раёнах з высокім узроўнем ужывання сыру меншы ўзровень сардэчна-сасудзістых захворванняў.

Віды сыроў: свежыя (рыкота, мацарэла, фета, маскарпоне), не вараняны прасаваныя (эдымер, гауда, чэдар, кантал, пекарына, рэблэшан, мімамонт), вараныя прасаваныя (эменталь, пармезан, груер, контэ, бафр), мяккія з швілю (камамбер, бры), мяккія з абшмытымі краямі (элас, маруаль, лівара, мюстэр, лімбуўрскі), блакытныя з швілю (ракоф, гарганзола, данаблу, фурм д'амбер, блё д'авернь, блё дэ кос, блё дэ брэс), з казінага і авечага малака (сэнт-мор, кратэн дэ ша-віньель, шэўр, швібулю джо пугат), плаўленыя (шабшгёр, бугэрбродны плаўленыя сыры для аперытыўу, з дабайкам), швэдыя, сьмужныя (швейцарскі, савецкі, алтайскі, біжскі, горны, славянскі).

Чым далей — тым лепш

Большасць жанчын чакаць з'яўлення пачуццёвых радасцў трэба бліжэй да 30 гадоў. Менавіта ў гэтым узросце прыкладна ў 50—55 працэнтаў жанчын з'яўляюцца асноўныя кампаненты пазнавання са сэксу — атрыманне асалоды ад блізкасці і аргазменнае разрадка. Так, у трох вядучых сексалагічных цэнтрах Нью-Йорка жанчынчы да 25 гадоў складаюць больш за палову ўсіх, хто сюды звяртаецца. Паводле амерыканскіх даследаванняў, прыкладна 80 працэнтаў 50-гадовых жанчын адзначаюць свае першыя 10 гадоў інтымнага жыцця як дрэнныя. Толькі 17 працэнтаў задаволены сваім інтымным жыццём на працягу 30-гадовага перыяду сексуальнай актыўнасці, уключаючы першае дзесяцігоддзе.

ISSN 1990 - 763X
0 7 2 4 5 >



Фота Анастас Кітшэўска

МАЦІ МАСТАКА

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі адкрылася выстаўка выдмога майстра пейзажу лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі, выпускнікі Беларускай акадэміі мастацтва Валерыя Шкарубы, прымаркаваная да яго 50-годдзя. На фатаздымку мастак разам з маці, ветэранам Вялікай Айчыннай вайны Еўдакіяй Іванавнай на фоне адной з апошніх работ... У час адкрыцця юбілейнай экспазіцыі.

Сяргей Сідорскі ахарактарызаваў 2007 год як плённы для саюзнага будаўніцтва

Прэм'ер-міністр Беларусі Сяргей Сідорскі ў Маскве на пасяджэнні Савета Міністраў Саюзнай дзяржавы ахарактарызаваў гэты год як плённы для саюзнага будаўніцтва.

«Мы змаглі ў 2007 годзе падтрымаць і ў многім развіць дадатную дынаміку будаўніцтва Саюзнай дзяржавы, — сказаў ён. — Нам удалося вырашыць шэраг актуальных пытанняў, зняць значную частку існуючых праблем ва ўзаемным гандлі». Сяргей Сідорскі адзначыў, што праведзеныя нядаўна афіцыйныя візіт прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь і пасяджэнне Вышэйшага Дзяржаўнага Саюзнай дзяржавы пацвердзілі стратэгічны характар інтэграцыйных працэсаў паміж дзвюма краінамі. Беларускі прэм'ер падкрэсліў: паміж Беларуссю і Расіяй актыўна развіваецца міжрэгіянальнае супрацоўніцтва, што ў многім садзейнічала дагэтым у гэтым годзе рэкорднага аб'ёму беларуска-расійскага тавараабароту ў памеры \$23—24 млрд. Паводле слоў Сяргея Сідорскага, ёсць станоўчыя зрухі ў сферы забеспячэння роўных правоў грамадзян Беларусі і Расіі. Ужо ўступілі ў сілу дамоўленасці аб супрацоўніцтве ў галіне сацзабеспячэння, сферы падаткаабкладання. Ён выказаў надзею, што ў бліжэйшы час Расія завяршыць неабходныя працэдурныя па пагадненнях аб аказанні медыцынскай дапамогі і забеспячэнні роўных правоў на свабоду перамяшчэння.

Стаўкі на смеласць. Або ўпартасць?

Чацвёрта з пятнаццаці, адзін з чатырох. Менавіта па такой схеме праходзіць сёлетэ тэлепраект «ЕўраФэст». 21 снежня па выніках «жывых» выступленняў вызначыліся фіналісты праекта. Прычым упершыню ў гісторыі нацыянальнага адбору ў фінал трапілі не два і не тры, а адразу чатыры канкурсанты — два гурты і два салісты. Такое расшэражэнне прыняло прафесійнае журы на чале з народнымі артыстамі Беларусі, прафесарам Міхаілам Фінбергман. Удача ўсміхнулася сёлетэ Руслану Аляхно, Гюнеш, калектывам «Litesound» і «По глазам». Заўважым, да Гюнеш і «Litesound» поспех прыйшоў толькі з трыцці спробы. А перамога праекта «Народны артыст» Руслан Аляхно хоць і выступіў у «ЕўраФэсце» ўпершыню, заваяваў сімпатыі не толькі журы, але і глядачоў, стаўшы лідарам галасавання (набраў больш як 6000 галасоў). Дарэчы, калі б пераважнае значэнне меў голас глядачоў, склад фіналістаў мог быць і іншым — на трыцім месцы «народнага рэйтынгу» трывала размясціў гурт «Палас» з беларускамоўнай кампазіцыяй. На фінальным канцэры, які адбудзецца 21 студзеня ў сталічным Палацы спорту, мы паменш тры англамоўныя і адну рускамоўную песню, з якіх перамога толькі адна. Яе выканаўца і выпаддзе гонар прадстаўляць Беларусь у маі 2008 года ў Бялградзе, на конкурсе «Еўрабачанне-2008».

Вікторыя ЦЕЛЯШУК.

Хакейна каманда Прэзідэнта лідзіруе

Хакейна каманда Прэзідэнта Беларусі 22 снежня абыграла дружны Гродзенскай вобласці — 12:5 (4:0, 2:3, 6:2) у матчы Першых рэспубліканскіх спаборніцтваў сярод аматарскіх каманд на прызы Прэзідэнтскага спартыўнага клуба.

Гэта сустрэча для каманды Прэзідэнта Беларусі стала самай складанай з пачатку турніру. Упершыню на гэтых спаборніцтвах яна ўступіла ў адным з перыядаў — 2:3 у другой дваццацімінутцы. Кіраўнік дзяржавы ў матчы з гродзенскім хакеістамі закінуў дзве шайбы і зрабіў адзін галыя пас і з 15 баламі (7 шайбаў плюс 8 перадач) займае другое месца ў спісе бамбардзіраў усяго турніру, уступаючы толькі форварду каманды Прэзідэнта Андрэю Асташчыну. Такім чынам, атрымаўшы перамогі ва ўсіх чатырох матчах, каманда Прэзідэнта Беларусі аднаасобна лідзіруе ў рэспубліканскіх аматарскіх спаборніцтвах на хакею.



Міністэрства сувязі і інфармацыйных Рэспублікі Беларусь уводзіць у паштовае абарачэнне серыю з чатырох марак «Хакейнае супрацьстаяццё», падрыхтаваную. В.І. «Марка» РУП «Белпошта». Мастакі: Ілья Піяроўскі і Іван Лукін.

Ігар ГРЫШЫН.

Злачынства і пакарэнне

СПРАВЫ ДАЎНО МІНУЛЫХ ДЗЁН — ЗУСІМ НЕ БЕЗНАДЗЕЙНЫЯ

Ёсць справядлівасць на свеце! Бо ёсць людзі, якія змагаюцца за яе перамогам нават тады, калі, здавалася б, ужо няма ніякіх шанцаў. Міліцыянеры са спецпадроздзялення па расследаванні асабіста цяжкіх і цяжкіх злачынстваў мінулых гадоў Галоўнага ўпраўлення папярэдніх расследаванняў МУС Беларусі даводзяць да лагічнага канца тое, што па розных прычынах свечасова не здолелі зрабіць іх калегі. Як ім гэта ўдаецца праз 10 ці 15 гадоў пасля здзяйснення злачынства, калі ніякіх следзяў даўно знішчаны? Адказаць на гэтае і некаторыя іншыя пытанні я папрасіў начальніка памяншага спецпадроздзялення Віктара ЛАБЫНКУ.

Іа здзяйснення злачынства. Напрыклад, не так даўно мы знайшлі злачынцу, які забіў чалавека ў 1993 годзе. З таго часу гэты душгаб ўжо ў нашай «базе» значыцца больш за 30 тысяч нераскрытых злачынстваў. Але гэта не ўся «спладчына». Па-першае, яна штогод павялічваецца ў сярэднім на 2 тысячы незавяршаных спраў. Па-другое, мы займаемся толькі асобнымі катэгорыямі парушэнняў Закона: разбойнічымі нападмі і рабаўніцтвамі, крадзяжамі ў асабіста буйных памерах, небяспечнымі хуліганствамі, падпаламі. Да таго ж, мы не бярэмся за злачынствы, па якіх мінуў тэрмін даўнасці, бо ў любым выпадку вінаватага ўжо немагчыма будзе прыцягнуць да крымінальнай адказнасці.

— Наколькі паспяхова вам удаецца расчысціць гэты «заваляны і чаму ён, на вашу думку, узнік»? — Наша спецпадроздзяленне дзейнічае ўсяго 2 гады. За гэты час накіравана ў суды амаль 250 крымінальных спраў, па якіх прыцягнуты да адказнасці каля 300 злачынцаў. Прычым многія парушальнікі Закона самі здзіўляюцца, што іх знаходзяць праз шмат гадоў пас-

і ўсё становіцца зразумелым. На жаль, у нашых калег на гэта проста не хпіла часу. Вядома ж, нельга абмінуць і той факт, што не ўсе следчыя добра сумелліна робяць сваю справу. Чынам не рупяцца належным чынам правесці агляд месца злачынства, апытаць усіх сведкаў, удумліва прачытаць паказанні. Калі б з адна непасрэднага начальства быў наладжаны адпаведны кантроль, то падобнага галавацятва можна было б пазбегнуць.

І, нарэшце, трэцяя з асноўных прычын — найумныя здрада інтарэсам службы. Працэсій кажу-мільянікам. Ён быў упэўнены, што знішчыць усе следы і пра яго смяротны грэх ніхто не даведзецца. Аднак мы знайшлі сведкаў, праявілі неабходныя экспертызы і даказалі віну гэтага забойцы.

Дарэчы, аднаго злачынцу мы нават праз некалькі гадоў знайшлі па... характэрным паху. Цяпер наконт прычын, якія самы дзейнічаюць накапленню нераскрытых злачынстваў. Такіх «спрыяльных фактараў» некалькі. Самы асноўны з іх — вялікая нагрузка на следчых. Некаторым малам калегам даводзіцца расследаваць па 30, а то і па 50 спраў у месяц. У той час, як аптымальна нагрузка на следчага не павінна перавышаць 5—6 спраў. Напярэдня, што калегі проста не паспяваюць справіцца з такім «валом» і нават як след правесці аптыгана сведкаў. Ёсць такія справы, якія мы, вобразна кажучы, раскрываем не выхадзячы з кабінета. Дастанкова толькі ўважліва прачытаць паказанні сведкаў, пацярпелых, падазронных

— Ці ўсе расследаванні вамі справы даўно мінулых дзён мелі лагічнае завяршэнне ў судзе? — Віна ўсіх падазронных была даказана ў судзе. Хоць звычайна гэта было не заўсёды проста. Часам губляюцца рэчывыя доказы, сляды злачынцаў «астываюць», сведкі нешта паспяваюць забыць. Тым не менш, з амаль 250 спраў, якія мы накіравалі ў суд, толькі адна адбулася на перагляд пасля касачынай скаргі асуджанага.

— У чым сакрэт вашых поспехаў: больш кваліфікаваныя кадры, лепшая тэхнічная аснашчэнасць? — Адзін з «сакрэтаў» — сам факт стварэння спецпадроздзялення па раскрыцці злачынстваў мінулых гадоў. Нам проста далі магчымасць скацэнтравацца на гэтых справах, праводзіць іх грунтоўны аналіз.

Безумоўна, немалаважну ролю вырашаюць і кадры, і тэхнічная аснашчэнасць. У нас працуюць вопытныя і кваліфікаваныя следчыя. Гэтага вымагае сама спецыфіка расследавання спраў даўно мінулых дзён, бо, як правіла, яны вельмі складаныя і забытыя.

Спецыяльная тэхніка зараз таксама вельмі шмат дапамагае. Напрыклад, нам проста не абісьціць без аўтаматызаванай дактыласкапічна-ідэнтыфікацыйнай сістэмы (АДІС), дзе сабраны шматтысячны электронны архіў адбіткаў пальцаў правапарушальнікаў. У гэтай сістэме знаходзяцца дзесяткі тысяч слядоў рук, знойдзеных на месцах нераскрытых злачынстваў. Прычым камп'ютар адносна хутка і беспаспяхова знаходзіць супадзенні ў адбітках пальцаў і такім чынам устаўнаўляецца асоба злачынцы.

— Ці часта самі пацярпелыя альбо іх сваякі звяртаюцца да вас з просьбай аднавіць справядлівасць? — Шчыра кажучы, я спадзяваюся, што падобных звяротаў да нас будзе болей. Магчыма, людзі проста не ведаюць пра нашу спецпадроздзяленне. Таму, карыстаючыся магчымасцю, заклікаю грамадзян больш актыўна з намі супрацоўнічаць. Мяркую, што не варта ўстанавляць тлумачыць, наколькі важна яна для асобных пацярпелых, так і для ўсяго грамадства, аднавіць справядлівасць. Дзяля таго ж, самыя злачынцы і людзі, схільныя да парушэння закона, павінны ўсё адоміць, што пакарання ім не ўдасца пазбегнуць. Гэта, на маю думку, адзін з самых эфектыўных спосабаў стрымлівання злачыннасці.

Мікола ДЗЯБЕЛА.

КАМФОРТНЫ МАРОЗІК У НАВАГОДНЮ НОЧ

Да канца гэтага тыдня тэрыторыя нашай краіны будзе заставацца пад уплывам зоны павышанага ціску, — паведамілі рэдакцыі ў службе гідраметэапрагнозаў Рэспубліканскага гідрометцэнтра. Таму ападкаў у бліжэйшыя тры дні не прадыктаваць, за выключэннем асобных раёнаў, дзе магчымы невялікі снег.

У чацвер, пятніцу і суботу захаваецца слабарознае надвор'е. Тэмпература паветра ўначы мінус 3—9, удзень — 1—7 маразу. У нядзелю да заходніх раёнаў краіны падыведа малаактыўны атмасферны фронт, таму ў Брэсцкім і Гродзенскім раёнах пройдзе невялікі снег. Тэмпература паветра ўначы мінус 1—7, удзень — ад мінус 3 да плюс 3 градусаў. 31 снежня сіноптыкі прадыктаваць месцамі невялікі снег. Тэмпература паветра ўдзень — 0—5 маразу. У навагоднюю ноч захаваецца слабарознае надвор'е, калі тэмпература паветра будзе мінус 1—7 градусаў. У першы дзень студзеня тэмпература паветра каля 0, месцамі невялікі снег.

Сяргей КУРКАЧ.

«ПАРАД» МАНЕТ

Яшчэ чатыры памятныя манеты, якія сёлетэ планавалася адкачаці, выпуці ў абарачэнне Нацыянальны банк Беларусі, паведаміў карэспандэнт «Звязды» прэс-сакратар галоўнага банка краіны Міхаіл Журавовіч.

Усе яны пачылі свет у рамках міжнароднай манетнай праграмы. Першая з іх — «Воўк» выпушчана наміналам 50 рублёў (залатая) з устаўкамі з брыльянта, пробой сплаву 999, масай 7,78 г) — 20 рублёў (сярэбраная) з устаўкамі з хрусталу Свароўскі, пробой сплаву 999, масай 31,10 г). Адкачаныя яны якасцю «пруф», тыраж залатога складае 2000 штук, сярэбраная — 7000. Яшчэ адна памятная манета — «Ваўкі» — сярэбраная з устаўкамі з хрусталу Свароўскі мае намінал 20 рублёў, пробу сплаву 999, масу 31,10 г. Тыраж як і папярэдний сярэбранай манеты, — 7000 штук, і адкачана яна якасцю «пруф». Наступная навінка, таксама сярэбраная — манета «Міжнародны палярны год» выпушчана наміналам 20 рублёў, пробой сплаву 925, масай 31,10 г). Адкачана манета якасцю «пруф» і тыражом 10 000 штук. Завяршае «парад» новых манет «Беларускі балет. 2007». Гэта манета выпушчана ў пяць наміналаў: залатая — наміналам 1000 рублёў, пробой сплаву 999, масай 155,50 г (тыраж — 99 штук); залатая — наміналам 200 рублёў, пробой сплаву 999, масай 31,10 г (1500 штук); залатая — наміналам 100 рублёў, пробой сплаву 999, масай 1,24 г (10 000); сярэбраная — наміналам 1000 рублёў, пробой сплаву 999, масай 1000,00 г (300); сярэбраная — наміналам 20 рублёў, пробой сплаву 999, масай 31,10 г (10 000). Сярэбраная манета наміналам 1000 рублёў адкачана якасцю «пруф-лайк», астатнія — «пруф».

Ігар ГРЫШЫН.

ПАДАРОЖКА У НЯВЮЛО...

У Мінску праваахоўнікам затрыманы раней судзімы 25-гадовага грамадзянін адной з прыбалтыйскіх рэспублік, які спрабаваў арганізаваць канал пастаўкі беларускіх дзятчак у Германію.

Паводле даных адрэзала інфармацыі і грамадскага сувязі ГУС Мінгарвыканкома, супрацоўнікамі міліцыі напярэдадні спецаперыяду было ўстаноўлена, што інашэцеме спрабуе вывезці за межы дзвюх 28-гадовых мінчанак. Канчатковы пункт іх маршруту — адзін з нямецкіх гарадоў, дзе падазронны меў намер выкарыстоўваць дзятчак для замяткі прастытуцыі. Пры затрыманні прыбалтыйца ў яго былі знойдзены 6 таблетаў псіхатрапнага рэчыва MDMA.

Ігар ГРЫШЫН.


ААТ «Прыорбанк»: атрымайце пенсію без чаргі

ААТ «Прыорбанк» заклікае сваіх кліентаў эканоміць час — атрымаць пенсію, плаціць камунальныя з дапамогай пластыкавай карткі.

У бліжэйшы час, калі вы пойдзеце на пошту на пенсію, напярэсці выдасць вам заяву на бесплатнае адкрыццё карткі «Хуткі дэпазіт» ААТ «Прыорбанк». Пры запаўненні заявы пастаўце «галачку» ў графе «Прашу суму пенсій і дапамогі, якія падлягаюць выплате на мой адрас праз аддзяленне паштовай сувязі, пералічыць на мой карт-раўнак «Хуткі дэпазіт». Перапачатковая сума для адкрыцця такога рахунку — 200 тысяч рублёў. Гэтыя грошы трэба будзе адразу ўнесці ў касу. Яны залічацца на картку, пасля чаго імі можна будзе карыстацца ў любы зручны момант. Удалодны карткі можа больш не хадзіць на пенсію на пошту: грошы будучы аўтаматычна залічацца ў яе. Больш за тое, да сумы на картцы будзе дадавацца 11 працэнтаў гадавых. Такім чынам, чым больш грошай там будзе знаходзіцца, тым вышэйшай будзе сума даходу.

З дапамогай карткі можна аплачваць і камунальныя паслугі. У плацэжана-даведчаных тэрміналах ААТ «Прыорбанк» (яны часцей за ўсё знаходзяцца ў аддзяленнях банка) можна аплаціць камунальныя паслугі, газ, ваду, святло, хатні і мабільныя тэлефоны, Космас-ТВ і іншыя паслугі. Грошы будучы аўтаматычна пералічацца на рахунок камунальных і іншых службаў. Усе плацёжы праз плацэжана-даведчаных тэрміналы банка ажыццяўляюцца бесплатна. Кансультант банка заўсёды гатовы патлумачыць, як карыстацца дадзеным устройствам. Дарэчы, не так даўно ў «Прыорбанку» з'явілася магчымасць бесплатна аплачваць усе вышэйпамяняныя паслугі карткамі іншых банкаў Беларусі.

Святлана БАРЫСЕНКА.



Чудеса случаются... когда мы вместе!

С Рождеством и Новым годом! Обращайтесь во все отделения «Приорбанк» ОАО или по тел. 8 017 289 90 90 487 (для абонентов Velcom и МТС) 187 (для г. Минска)

www.priorbank.by

Лицензия НБ РБ № 12 от 26 апреля 2007 года, УНП 100220190

Table with exchange rates for various currencies including USD, EUR, and RUB. It also includes information about the bank's website and contact details.

Сустрэча з «Юнацтвам»

— Мне, калі ласка, «Звязду», — папрасіла ў кіёску адна з пастаянных чытачак.
Кісёрка сагнулася і па газету... палецла пад прылавак, спарадзіўшы тым самым пытанне:
— А чаму яна так далёка ляжыць?
— Дык не купляе нішто, — адказала жанчына.
«Быць таго не можа, — перажывала потым чытачка. — У санаторыі ж сотні людзей — вясковых, гарадскіх, маладых і не вельмі, з закончанай вышэйшай і, мо, пачатковай... Быць не можа, каб прыехаўшы адпачываць, маючы вольны час нішто не сумаваў па сваёй газеце, нішто не хацеў купіць?»
За роздумам быў тэлефонны звянок у рэдакцыю, а потым...

Потым мы ўжо падумалі: калі маленькі звяздоўскі дэсант з прэзентацыйнай газеты можа паехаць да чорта на рогі, то чаму б аднойчы не спыніцца паблізу — на тым жа Мінскім моры, у санаторна-азадраўленым комплексе «Юнацтва»?

Пра наш прыезд адпачываючых папярэдзілі загадка. Людзі сышліся. І было іх нават больш, чым мы маглі меркаваць: тым, хто прыйшоў паазе (прабачце!) месцаў не хапіла — давялося стаць.

Але ж гэтыя нязручнасці, здаецца, кампенсаваліся — задавальненнем ад гучання роднай мовы, ад (сам сябе не пахвалі...) цікавых распавядаў пра газету, яе гісторыю, ад шчырых суб'ектыўных зносінаў і атрыманняў сяброўства. Першы з іх атрымаў Паўлік — унук нашага даўняга вернага падпісчыка М. А. Барбука (на здымку) дырэктара Грабёнскай сярэдняй школы, што на Чароўніншчыне.

— Нашу сям'ю са «Звяздой» звязвае больш як 60-гадовае сяброўства, — расказаў Мікола Андрэвіч. — Гэта — традыцыя ўжо: вылісваем газету ў школу, вылісваем дамоў. Цікава ў ёй усё. Але як мне асабіста, — дык артыкулы Янкі Крука (гэта, дарэчы, выпуск



нашай школы), «Анталогія беларускай песні», гумар...
За гэтым зусім нечакана прагучала каротка:
— Паўлік, а давай працягваем верш.
Дзядуля не падказаў, які Хлопчык выбраў са сябе і чытаў — як дыхав: лёгкім, роўным, так, што ці не кожны са слухачоў услед за ім успомніў дзіцячае:
Не сядзіцца ў хаце Хлопчыку малому, Кліча яго рэчка, Цягнуць санкі з дому...
Шкавал апладысмантаў і нават слезы!

Не меншых «сарваў» за тым і дзядуля, у якога, як высветлілася, безліч баек, анекдотаў... У тым ліку — з жыцця адпачываючых. Расказвалі і мы свае «вяселья і праўдзінныя гісторыі», да нас далучыліся іншыя...

Брэстчына — за здароўе і спартыўныя рэкорды

Адкрыццё ў канцы вясны ў Брэсце Цэнтра алімпійскага рэзерву па вяславани стала чаканай падзеяй. У прагарнічым абласным цэнтры з'явіўся спартыўны аб'ект сусветнага ўзроўня. Летам тут прайшлі юнацкія Еўрапейскія гульні, удзельнікі якіх засталіся задаволенымі як прыймам, так і ўмовамі правядзення спаборніцтваў. А вяслярны канал рыхтуецца да новых спаборніцтваў высокага рангу. У 2009 годзе ў Брэсце пройдзе чэмпіянат Еўропы па вяславани, а ў 2010 годзе брэсцкі канал прыме ўдзельнікаў сусветных спаборніцтваў.

У брастаўчан ёсць усе магчымыя годна прыняць гасцей і на высокім узроўні правесці чэмпіянаты высокага рангу. Канал абсталяваны флагшотамі па лініі дарожак, электроннымі табла, судзейскімі вышкамі. Ёсць элітні з сістэмай ацяплення для захоўвання лодак. У асноўным будынку комплексу размешчаны спартыўна-азадраўленчы комплекс, два вяслярныя басейны, медыцынскі цэнтр, адкрытая трыбуна з крэсламі для глядачоў. Паводле слоў кіраўніка групы архітэктараў аб'екта Валерыя Кісцевіча, эстэтыка памяшканняў цэнтру пабудавана на дрэве, у ёй спалучаны мадэрн з народнымі матывамі.

Як сказаў карэспандэнту «Звязды» дырэктар Цэнтра алімпійскага рэзерву па вяславани Дзмітрый Азаркевіч аб'ект працуе не толькі як спартыўная ўстанова, але і як азадраўленчая. Для ўсіх ахвотнікаў адкрыты тры трэнажорныя залы, прадаюцца аб'екты не толькі як спартыўнае ўстаноў, але і як азадраўленчая. Для ўсіх ахвотнікаў адкрыты тры трэнажорныя залы, прадаюцца аб'екты не толькі як спартыўнае ўстаноў, але і як азадраўленчая.

Валерыя ДОУНАР, Таццяна ЛЯЎКОВІЧ, Яўген ПЯСЕЦКІ (фота).

Прамая лінія

ДОЙГАЯ БАРАЦЬБА ЗА ПРЫГОЖАЕ ДАЎГАЛЕЦЕ

На пытанні «прамой лініі» адказвае загадчык кафедры клінічнай фармакалогіі і тэрапіі Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі, доктар медыцынскіх навук, прафесар Аляксандр ХАПАЛЮК

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 21 і 22 снежня.)

— Валянціна Макараўна, мае 54 гады. Часта пакутую ад галаўных боляў. Як высветліць іх прычыну? Ці не мігрэн гэта? І калі так, то што з ёю рабіць?

— Прычынай галаўнога болю можа быць не толькі мігрэн, але і артрэрыяльная гіпертэнзія, астэахандроз. Мігрэн жа распазнаваць па сваёй сіле дзясняня. Даволі часта мігрэнзі здараюцца ў жанчын, і бываюць звязаны з менструальнымі цыклам. Значыць такі боль можна з дапамогай, напрыклад, німесуліту ці тампалгіну. Парайцеся, калі ласка, з нейралагам.

— Людміла Пятроўна з Віцебска звоніць. Мне 85 гадоў. Скажыце, калі ласка, ці павіна я захоўваць пэўны рэжым харчавання. Калі так, то які?

— Пажананая Людміла Пятроўна, калі вы па працу 85 гадоў не прытрымліваліся пэўнага рэжыму харчавання, то ў вашым узросце прычынова змяняць стыль жыцця, хутчэй за ўсё, не мае сэнсу. Аднак, на што я хацеў бы звярнуць вашу ўвагу — гэта трэба павлічць у вашым рацыёне колькасць расліннай ежы, асабліва садавіны і гародніны.

— Ягор Іванавіч з Івацэвічаў. Як ўзросць чалавека мяецца на ўзаепад тэрмінам «старасці»?

— Безумоўна, самая лепшая вітаміна — гэта жыццё, якіх шмат у садравіне і гародніне. Да іх нялішне будзе дадаць і полівітаміны ў звычайных фізіялагічных дозах. Добра, каб гэта былі вітамінамі групы В, С і Е. Але гаварыць аб тым, што толькі вітамінамі можна працягнуць жыццё, пакуль заўчасна.

— Тамара Сямёнаўна з Чашніку. У 68 гадоў я зламаў шыйку бядра. Лячэнне было доўгім, перанесла аперацыю. Зараз хаджу з кавенкай. І ўвесь час боюся, што траўма можа паўтарыцца. Ці можна засцерагчы сябе ад гэтага?

— Гэта вельмі частая праблема ў людзей, якім пад 70 гадоў. Асноўная прычына пераламу — слабасць костак, акумуляцыя астэапароза. Пры ім у арганізме ёсць недахоп кальцыю. Перш за ўсё вам трэба парацца з рэўматолагам, каб ён парэкамендаваў прэпараты для ўмацавання касцявой тканкі. Зараз існуе шмат сродкаў, якія павлічваюць утрыманне кальцыю ў арганізме. Можна парэкамендаваць піць паболей

— Марыя Мікалаўна, пенсіянерка, звана з Мінска. Мне 70 гадоў. Праблема такая: мой артрэрыяльны ціск на правай і левай руках вельмі розны. На левай ніжэй за 140, а на правай — пад 170. Розніца ў 30 мм. Што мне з гэтым рабіць, куды звяртацца?

— У прычыне фізіялагічнага асіметрыя артрэрыяльнага ціску можа

быць. У вас жа сітуацыя крыху незвычайная. 30 мм — гэта мнагачасна. Магчыма, такое звязана з атэрасклератычнай выўленасцю. Я рэкамендаваў бы вам звярнуцца да кардыёлага, каб абследаваць васасуды. Трэба будзе 5–6 разоў на дзень на працу некалькіх дзён на правай і на левай руках меарацкі і запісваць вынікі, каб потым доктар мог прагледзець дынаміку працэсу. Абследаваць можна і ў нашым кансультацыйным цэнтры BELMAPA.

— Галіна Паўлаўна, звана з Жодзіна. Чула, што чалавек не можа жыць больш, чым вызначыць яго асабістая праграма працяглай жыцця. Ці так гэта?

— На 30–50 працэнтаў гэта сапраўды так. Працягласць жыцця чалавека ў многім генетычна праграмавана. Але гэта не фатальна праграма. Астатнія 50–70 працэнтаў залежаць ад самога чалавека, ад таго, як ён жыве, працуе, адпачывае, што ёсць, чым дыхае і г.д. Добра вядома, што шkodныя звычкі нікому не працягвалі жыцця, а звычкі добрага лад жыцця можа дадаць гадоў.

— Таццяна з Гомеля. У мяне маці ва ўзросце, ёй 78 гадоў. Скажыце, якія вітаміны ёй лепш за ўсё атрымаваць?

— Безумоўна, самая лепшая вітаміна — гэта жыццё, якіх шмат у садравіне і гародніне. Да іх нялішне будзе дадаць і полівітаміны ў звычайных фізіялагічных дозах. Добра, каб гэта былі вітамінамі групы В, С і Е. Але гаварыць аб тым, што толькі вітамінамі можна працягнуць жыццё, пакуль заўчасна.

— Я званю з Бабруйска, завуч Галіна Якілеўна. У майго мужа ўжо тры гады астэартроз калена. На мясцовым узроўні мы абследаваліся, але нічога не дапамагала, калена і далей распухае. Дзе яшчэ можна абследавацца, можа трэба рабіць аперацыю?

— Спраўды, гэта непрыемная і працяглая хвароба. Аднак гаваряць пра аперацыю не трэба адразу. Я параю бы вам узвесці накіраванне ў Магілёўскую абласную бальніцу да рэўматолага.

— А ў Мінску пра кансультацыя можа быць?

— Можна ў кансультацыйным цэнтры Беларускай медыцынскай акадэміі паслядыпломнай адукацыі.

— Дзякуй вам. Святлана БАРЫСЕНКА, Вольга ШАЎКО.

«ЗАЛАТЫ КУПІДОН» 2007 ГОДА — У АКАДЭМІКА ГНІЛАМЁДАВА

Знакімітаму даследчыку літаратуры, акадэміку ІАН Беларускай пісьменніку Уладзіміру ГНІЛАМЁДАВУ, які 26 снежня сустрэў свой 70-гадовы дзень нараджэння, можна па-добраму пазайздросціць. У яго раман «Уліс з Прускі» на распуліканскім літаратурным конкурсе, прымержаваным да святкавання Дня беларускага пісьменства (сёлетні верасень, г. Шклоў) быў прызнаны лепшым беларускім празаічным творам.

З аўтарам «Уліса» — уладальнікам прызга «Залаты Купідон» за перамогу ў конкурсе — мы пагутарылі пра жыццё, працу, творчыя планы.

— Шаноўны Уладзімір Васільевіч, ці верыце вы ў лёс, на канаванне?

— Так, лёс існуе і ў яго даводзіцца верыць. Безумоўна, кожны чалавек надзелены свабоднай воляй і выбару. Гэта, так бы мовіць, неад'емны прывілей кожнага з нас. Але ёсць яшчэ мары, памкненні, жаданні. Атрымліваецца своеасабавя дзяляцельска. Але гэтак утваряецца лінія лёсу. Не хацу сказаць, што хацеў вучыцца ў педінстытуце. Заўсёды марыў быць геолагам. Нацягваюцца кніжкі па геалогіі, паехаў паступаць на геалага-геаграфічны факультэт. Не прынялі. Падваўся ў Брэст. Заўсёды цікавіўся гісторыяй. Паколькі гістарычнага факультэта на той час не было, трапіў на фіякультэт мовы і літаратуры. З цягам часу паяцягнуў у навуку, па-

чаў рыхтывацца да іспытаў у аспірантуру. Мабыць, навука, праца са словам — гэта і ёсць мой лёс, мае шчасце.

— Дарэчы, у чым яна — чалавечае шчасце?

— Шчасце — вялікае паняцце. Вядома, яго трэба разумець як рэалізацыю тавай ідэі, плана. Маўтабанага шчасця, мне здаецца, не бывае. Яно дзельцца на шмат дробных шчасцяў: калі ты паразумеўся з чалавекам, калі нарадзіўся доўга чакаваць, які яно спраўдзілася, калі па геалогіі, паехаў паступаць на геалага-геаграфічны факультэт. Не прынялі. Падваўся ў Брэст. Заўсёды цікавіўся гісторыяй. Паколькі гістарычнага факультэта на той час не было, трапіў на фіякультэт мовы і літаратуры. З цягам часу паяцягнуў у навуку, па-

чаў рыхтывацца да іспытаў у аспірантуру. Мабыць, навука, праца са словам — гэта і ёсць мой лёс, мае шчасце.

— Дарэчы, у чым яна — чалавечае шчасце?

— Шчасце — вялікае паняцце. Вядома, яго трэба разумець як рэалізацыю тавай ідэі, плана. Маўтабанага шчасця, мне здаецца, не бывае. Яно дзельцца на шмат дробных шчасцяў: калі ты паразумеўся з чалавекам, калі нарадзіўся доўга чакаваць, які яно спраўдзілася, калі па геалогіі, паехаў паступаць на геалага-геаграфічны факультэт. Не прынялі. Падваўся ў Брэст. Заўсёды цікавіўся гісторыяй. Паколькі гістарычнага факультэта на той час не было, трапіў на фіякультэт мовы і літаратуры. З цягам часу паяцягнуў у навуку, па-

— Уладзімір Васільевіч, вас ведаюць найперш як крытыка і аўтара празаічных твораў. Ці кажаце, ці пішаце вы вершы?

— Нягледзячы на тое, што я адчуваю пазію, захапляюся ёю, сам вершаў не пішу. Асабліва люблю пазію пішчы. Ад ласкаў, дажджу трэба мець задавальненне. Каму трэба тры ўсімуніцца, нехта табе падаваў усмешку — гэта цудоўна. Гэта і ёсць пазія жыцця.

— Каго з сучасных пісьменнікаў вы без перабольшання назвалі б таленавітым творцам?

— З пазтаў люблю Міколу Мятліцкага, цудоўнымі лічу вершы Анатоля Аруцкіна, Валерыя Куставыя. Вельмі падабаюцца празаічныя творы Анатоля Казлова.

— Якой, на вашу думку, павіна быць літаратура, каб ёю захапляўся сучасны чытач? Чаго не стае нашай літаратуры?

— Літаратуры ў наш час, я лічу, не стае культуры. Пісьменнік павінен быць адукаваным, начытаным. Апроч усёго, трэба, каб твор жыўчыё сакамі жыцця: як бераг размаўляе з вадой, так і літаратура павіна судракавацца з жыццём.

— Падзяліцеся творчымі планами на будучыню.

— Творчыя задумкаў многа. Перш-наперш, хацелася б напісаць твораў пра сучасную жанчыну, паколькі кожны таленавіты творца (Колас, Пшунік, Курцын і іншыя) пакінуў довазда жанчыны. Думаю, ці-пакава вяртацца пра тое, якая яна — жанчына XXI стагоддзя.

Гутарыла Наталля КРЫВЕЦКАЯ.

— Уладзімір Васільевіч, вас ведаюць найперш як крытыка і аўтара празаічных твораў. Ці кажаце, ці пішаце вы вершы?

— Нягледзячы на тое, што я адчуваю пазію, захапляюся ёю, сам вершаў не пішу. Асабліва люблю пазію пішчы. Ад ласкаў, дажджу трэба мець задавальненне. Каму трэба тры ўсімуніцца, нехта табе падаваў усмешку — гэта цудоўна. Гэта і ёсць пазія жыцця.

— Каго з сучасных пісьменнікаў вы без перабольшання назвалі б таленавітым творцам?

— З пазтаў люблю Міколу Мятліцкага, цудоўнымі лічу вершы Анатоля Аруцкіна, Валерыя Куставыя. Вельмі падабаюцца празаічныя творы Анатоля Казлова.

— Якой, на вашу думку, павіна быць літаратура, каб ёю захапляўся сучасны чытач? Чаго не стае нашай літаратуры?

— Літаратуры ў наш час, я лічу, не стае культуры. Пісьменнік павінен быць адукаваным, начытаным. Апроч усёго, трэба, каб твор жыўчыё сакамі жыцця: як бераг размаўляе з вадой, так і літаратура павіна судракавацца з жыццём.

— Падзяліцеся творчымі планами на будучыню.

— Творчыя задумкаў многа. Перш-наперш, хацелася б напісаць твораў пра сучасную жанчыну, паколькі кожны таленавіты творца (Колас, Пшунік, Курцын і іншыя) пакінуў довазда жанчыны. Думаю, ці-пакава вяртацца пра тое, якая яна — жанчына XXI стагоддзя.

Гутарыла Наталля КРЫВЕЦКАЯ.

Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь выказвае глыбокае спачуванне загадчыку аддзела па забеспячэнню работы Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўнаму будаўніцтву Пятруша Валянціна Фёдаруіна ў сувязі з напатакшчы ён горам — смерцю МАЦІ.

Калектыў кафедры тэлебачання і радыёвядучання факультэта журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта выказвае глыбокае спачуванне выкладчыку кафедры Качарскай Юліі Анатольеўне з выкладку трагічнай смерці МУЖА.

Выпрабавана на сабе НА ПРЫЁМ ДА ТЭРАПЕЎТА? БЕЗ ЧАРГІ!

ЛЮБЮ ХВАРОБУ ЛЯГЧЭЙ ПАПЯРЭДЗІЦЬ, ЧЫМ ЛЯЧЫЦЬ

У гродзенскіх паліклініках укараняецца новая сістэма рэгулявання прыёму пацыентаў. Вырашана адмовіцца ад прывычных тэрмінаў, якія існавалі многія дзесяцігоддзі, і за якімі займаліся чаргі яшчэ да пачатку работы медустановаў. Да таго ж, яны яшчэ маглі і закончыцца. Але што ж прапануюць ўрамы? За адказам на гэты пытанне карэспандэнт «Звязды» накіраваўся ў паліклініку № 1 па месцы свайго жыхарства, дзе, дарэчы, першымі ў абласным цэнтры і пачалі адпрацоўваць новы парадак абслугоўвання насельніцтва.

У калідоры гэтай медустанова, які напэўна, і ў іншых, ёсць прафілактычны стэнд з напамінам, што любую хваробу лягчэй папярэдыць, чым лячыць. Аднак калі мы звяртаемся да ўрача? Як правіла, тады, калі прымушае нейкая хвароба. Альбо, як аўтар гэтых радкоў і іншыя аўтамаматы, раз у раз пачынаюць да ўрача ідуць па праходжанню так званай шафёрскай медкамісіі, паколькі адпаведны дакумент абавязкова запатрабуюць падчас тэхналогіі машыны.

Можна і добра, што пакуль не даводзіцца бываць у медыкаў часцей? Аднак той факт, што мы ўпершыню ўбачылі, зусім не абрадаваў, памятаю, унаставак тэрапеўта Лілію Біркову, Лілію Віктараўна парала мне прыходзіць у паліклініку не толькі тады, калі патрэбна даведацца для тэхналогіі, а хоць бы і раз у год — у мэтах прафілактыкі. Два гады думаю і воль наразіць «саспеў».

Прыходжу ў паліклініку (потым даведаўся, што можна было і па тэлефону), называю свой хатні адрас і цікаўлюся ў рэгістратуры, як трапіць на прыём да ўчастковага тэрапеўта. Аказваецца, гэта можна зрабіць неабавязкова сёння альбо заўтра, а ў любы дзень тыдня, у зручны для мяне час, для чаго замест талонаў уведзены папярэдні адзін. У дзясняным выпадку — на 8 гадзін 12 хвілін у чацвер. Прыходжу, зразумела, загадаў, каб распрацуа і ўзяць медыцынскую картку. Але, аказваецца, апошняя працэдура ў абавязкі наведвальнікаў паліклінікі чыпер не ўхвадошыць: картка на гэты момант ужо на стала ў доктара. І для яго зручна (загадаў ведаць, хто будзе на прыёме), і для пацыентаў.

У вызначаны час, хвіліна ў хвіліну, заходжу ў кабінет участковага тэрапеўта. Тлумачу, што быць

стварыць такую сістэму, каб чалавек мог бесперашкодна, у поўным аб'ёме, без чаргаў і цяганні аtryмаць медыцынскую дапамогу, прайсці абследаванне.

І другая абавязковая ўмова — жаданне кляпаціцца ад уласным здароўі. Сёння ўжо многія людзі, асабліва падраднальнікі, хоць і не ляжыць у бальніцы, а рэгулярна, раз у год комплексна абследаваюцца. Каб ведаць стан здароўя і адпаведна азнаваць перспектывы свайго далейшага жыцця. Але аднаго жадання мала, яго рэалізацыя непарэдна залежыць і ад арганізацыі работ медустановаў. Любая перашкода — і візіт у паліклініку ў чарговы раз адкладваецца. Пакуль, як кажуць, певен не кляне. А лячыць хваробу, якая з'яўляецца запознаюча звароту да ўрача выйдзіла на іншы этап, прагрэсую, каб больш складана, чым на ранніх стадыях. Усё элементарна. І наша заданне — раслумачыць насельніцтву гэту сітуацыю і арганізаваць работу паліклінік, каб усё іх паслугі былі максімальна даступнымі, прыйшоў і атрымаў.

Паліклініку № 1 з вясны, першай у годзе, працуе без талонаў, па сістэме папярэдняга запісу, а з 1 снежня такі парадак укараняецца ў цэлым па абласным цэнтры. Экстрэная дапамога, як і раней, аказваецца адрозна ж па лярэвароту. А ў плаваным парадку (да ўчастковага тэрапеўта, кардыёлага альбо іншых спецыялістаў) можна запісацца на тыдзень наперад, на любы зручны для пацыента час з 8 да 20 гадзін. Для гэтага неабавязкова прыходзіць у паліклініку, а дастаткова патэлефанаваць у рэгістратуру, чаму будзе садзейнічаць шматканальны сувязь.

— Трэба падрэсліць, што новую сістэму рэгулявання прыёму пацыентаў (а яна будзе ўкараняцца па ўсёй вобласці) нельга разглядаць як нейкую панаяцку, адасоблена ад арганізацыі ўсёй раённай унутры паліклінікі, — зазначае Таццяна Гарэлава. — Гэта дае плён толькі ў комплексе з павелічэннем часу на прыём людзей, з укараненнем новых тэхналогій.

Сёння адбываецца сур'ёзнае пекраснашчэнне паліклінік. Скажам, аб'ём, без чаргаў і цяганні аtryмаць медыцынскую дапамогу, прайсці абследаванне.

І другая абавязковая ўмова — жаданне кляпаціцца ад уласным здароўі. Сёння ўжо многія людзі, асабліва падраднальнікі, хоць і не ляжыць у бальніцы, а рэгулярна, раз у год комплексна абследаваюцца. Каб ведаць стан здароўя і адпаведна азнаваць перспектывы свайго далейшага жыцця. Але аднаго жадання мала, яго рэалізацыя непарэдна залежыць і ад арганізацыі работ медустановаў. Любая перашкода — і візіт у паліклініку ў чарговы раз адкладваецца. Пакуль, як кажуць, певен не кляне. А лячыць хваробу, якая з'яўляецца запознаюча звароту да ўрача выйдзіла на іншы этап, прагрэсую, каб больш складана, чым на ранніх стадыях. Усё элементарна. І наша заданне — раслумачыць насельніцтву гэту сітуацыю і арганізаваць работу паліклінік, каб усё іх паслугі былі максімальна даступнымі, прыйшоў і атрымаў.

Паліклініку № 1 з вясны, першай у годзе, працуе без талонаў, па сістэме папярэдняга запісу, а з 1 снежня такі парадак укараняецца ў цэлым па абласным цэнтры. Экстрэная дапамога, як і раней, аказваецца адрозна ж па лярэвароту. А ў плаваным парадку (да ўчастковага тэрапеўта, кардыёлага альбо іншых спецыялістаў) можна запісацца на тыдзень наперад, на любы зручны для пацыента час з 8 да 20 гадзін. Для гэтага неабавязкова прыходзіць у паліклініку, а дастаткова патэлефанаваць у рэгістратуру, чаму будзе садзейнічаць шматканальны сувязь.

— Трэба падрэсліць, што новую сістэму рэгулявання прыёму пацыентаў (а яна будзе ўкараняцца па ўсёй вобласці) нельга разглядаць як нейкую панаяцку, адасоблена ад арганізацыі ўсёй раённай унутры паліклінікі, — зазначае Таццяна Гарэлава. — Гэта дае плён толькі ў комплексе з павелічэннем часу на прыём людзей, з укараненнем новых тэхналогій.

бар'ер і будзе звяртацца да ўрача не толькі тады, калі нешта баліць, але і для прафілактыкі.

— Абавязкова прыходзіць раз у год у паліклініку да свайго ўчастковага тэрапеўта, — раіць чытачам «Звязды» Аляксандр Раманчук. — Так, сёння ў чалавека ёсць выбар. Аднак да рэкламы тых ці іншых прэпаратаў альбо метадаў лячэння трэба ставіцца вельмі асцярожна, паколькі не ўсе яны павінацца гэтак канкрэтным чалавеку. А за абследаванне ў гаспадарчых дыягнастычных цэнтрах трэба плаціць грошы. І яшчэ зусім не факт, што менавіта ў гэтым абследаванні чалавек мае патрэбу. Таму, на маю думку, лепш прыйсці да ўчастковага тэрапеўта і сказаць, што вас непакоіць.

— А калі нічога не баліць?

— Усё роўна ў вашых жа інтарэсах візіт у паліклініку. Участковы тэрапеўта змеара артрэрыяльны ціск і, калі трэба, накіруе на зняццё электракардыяграмы, а гледзіць скурнае пакрыццё. Алі хвалюе зрок — накіруе да акуліста, праблемы са слыхам альбо страўнікава-кішчачным трактам — да адпаведных спецыялістаў... Не скажу, што сёння ўжо можна прыйсці ў паліклініку і абследавацца, як кажуць, па поўнай праграме, але мы да гэтага імкнёмся, набываючы сучаснае абсталяванне і ствараючы, мяркую, зручную для пацыентаў сістэму рацыю. Трэба толькі, паўтаруся, кляпаціцца аб сваім здароўі.

— Да

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫБАРШЧЫКАЎ
І ДЭПУТАТАЎ
МЯСЦОВЫХ САВЕТАЎ

27 снежня
2007 г.
№ 49 (103)

СВЯТЛО Ў АКНЕ

РАДАСЦІ, МІРУ, ЛЮБОВІ!

У Дзяржынску напярэдадні Новага года пяцёра дзетка сталі больш шчаслівымі. Па-першае, у іх з'явіліся бацькі — Тамара і Васіль Гацукі. Па-другое, вялікая сям'я святкуе на Васелле.

Грошы на будаўніцтва і мэблю для новага дзіцячага дома сямейнага тыпу выдзеліў Мінаблвыканкам. Бытавую тэхніку набылі за кошт раённага бюджэту. Натуральна, што на ўваходзіны да Гацуківічаў прыехала кіраўніцтва вобласці і раёна.

— На Міншчыне гэта ўжо 27-ы дзіцячы дом сямейнага тыпу, у Дзяржынску — другі, — заўважыў старшыня Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Леанід КРУПЕЦ. — Я спадзяюся, што гэтая астафета будзе набіраць тэмпы. Сёння ў вобласці жыве каля 6 тысяч дзіцяці-сірот. Вядома ж, страшна, калі бацькі гундуць на дарозе ці з імі здараюцца іншыя трагедыі, але самае страшнае і крыўднае, калі распушчанае чалавека прыводзіць да сіротства яго дзядзюля. Дзякуй Богу, што ёсць такія людзі, як сям'я Гацуківічаў. Яны даюць дзеткаў чэплым і клопат бацькоў. А дзяржава заўсёды будзе такіх людзей падтрымліваць. Радасці, шчасця, міру і любові ў ваш новы дом!

У Тамары і Васілі ёсць двое родных дзеткаў. Павел, старэйшы сын, ужо працуе. Яго сястра Валерыя — студэнтка Мінскага тэхналагічнага каледжа. Маці прызналася, што родныя дзедзі, яшчэ калі вучыліся ў школе, прапанавалі бацькам узяць у сям'ю малых з дзіцячага дома.

У 2005 годзе Гацуківічы рашыліся ўзяць да сябе хлопчыка Сяргея. За два гады Сяргя хвалямі змяняўся: стаў добра вучыцца, у яго з'явіліся новыя сябры і сёння ён нічым не адрозніваецца ад іншых дзіцяцей.

Сёлета Тамара і Васіль прынялі рашэнне прытуліць



3 вясцоўцамі разлічыліся

Дзякуючы банкаўскаму крэдыту ў Віцебскай вобласці была ліквідавана запачынанасць па выплаце заробатнай платы работнікам сельскагаспадарчых арганізацый. А яшчэ ў кастрычніку былі значныя праблемы: сітуацыю нават назвалі крытычнай. Аглыбляючы прычыны адпаведнае рашэнне, якое потым было зацверджана дэпутатамі Віцебскага абласнога Савета. ААТ «ААБ Беларусбанк» у лістападзе выдаў крэдыт у памеры 15 мільярдаў беларускіх рублёў «Віцебскамса-малпраму» на набывшчы прадукцыі ў перапрацоўчых сельскагаспадарчых арганізацый. Гэта ў ліку іншага дазволіла поўнацэнна забяспечыць выплату зарплат працаўнікам арганізацый аграпрамысловага комплексу.

Прадстаўлены падатковы крэдыт

Рашэннем Віцебскага абласнога Савета дэпутатаў РУП «Наваполацкі завод бялково-вітамінных канцэнтратаў» да вясны 2009 года выдзелены ад выплаты падаткаў на зямлю, нерухома-сць, збору на ўтрыманне інфраструктуры горада і інш.

Гэта зроблена з мэтай стабілізацыі фінансава-эканамічнага становішча прадпрыемства ў выкананні адпаведнага Указа Прэзідэнта.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

яшчэ некалькі прыёмных дзетак. Імі сталі дзве сястрычкі Каця і Насця, іх старэйшій дзевяцігадовы брат Аляксей і маленькі трохгадовы Максімка.

— У нас яшчэ не было часу «прыжыцца» з дзедзімі ў гэтым доме, — падзялілася ўражаннямі Тамара Гацуківіч. — Але я ўпэўнена, што ў нас атрымаецца. Нядаўна пачула, як наш дом чамусьці назвалі «сіротычым». Гэта не так! Гэта дом нашай сям'і. Мне вельмі не хочацца, каб пра нашых дзеткаў гаварылі, што яны «сіроты з прыюта». Гэта — нашы дзедзі. Цяпер у нашай сям'і з'явіўся маленькі Максім, дзве вельмі сур'езныя гаспадыні і ласкавы Альбіна. Бачна, што ён вельмі будзе такіх людзей падтрымліваць. Радасці, шчасця, міру і любові ў ваш новы дом!

У Тамары і Васілі ёсць двое родных дзеткаў. Павел, старэйшы сын, ужо працуе. Яго сястра Валерыя — студэнтка Мінскага тэхналагічнага каледжа. Маці прызналася, што родныя дзедзі, яшчэ калі вучыліся ў школе, прапанавалі бацькам узяць у сям'ю малых з дзіцячага дома.

У 2005 годзе Гацуківічы рашыліся ўзяць да сябе хлопчыка Сяргея. За два гады Сяргея хвалямі змяняўся: стаў добра вучыцца, у яго з'явіліся новыя сябры і сёння ён нічым не адрозніваецца ад іншых дзіцяцей.

Сёлета Тамара і Васіль прынялі рашэнне прытуліць

Наталія ТАЛІВІНСКАЯ.

МАГАЗІН ЗАКАЗВАЛІ?

Жыхарам вялікага горада, дзе супермаркетаў гаць гаці, цяжка зразумець значнасць такой падзеі, як паход па прадукты. Для вясцоўцаў жа прыезд аўталаўкі — сапраўднае свята.

У гэтым я пераканалася на ўласныя вочы падчас рэйду з аўтамагазінам па вёсках Лагойскага раёна.

На абочыне дарогі — дзве групы людзей, чалавек па дзясць. Гэта жыхары Зялёнага Сада і прыезджыя хлопцы-будульнікі чакаюць свой «магазін на колах». Так вёска ажывае падчас прыезду аўталаўкі — два разы на тыдзень.

— Добры дзень, Міхайлаўна, — вітаюць вясцоўцы ў адзін голас прадаўца аўталаўкі Ніну Ліс. — Чым вы нас сёння парадуете?

— Шампанскае прывезла да Новага года, карп свежы ёсць, мядок...

— Міхайлаўна ў нас залата, — заўважыўшы прысутнасць чужога чалавека, пачалі нахваляцца людзі прадаўца.

Ніна Міхайлаўна таксама прыкіпела да сваіх пакупнікоў. І не дзіўна. Вось ужо восем гадоў, і ў святы, і ў будні (нядзеля — адны выхадныя дзень у аўтамагазіна), спяшаецца разам з вадзіцелем Барысам Давідовічам да сваіх бабুলі і дзядуляў.

Чарга фарміруецца, прыкмеццла, не паводле прыныцы «хто першы прыйшоў». Спачатку набываюць прадукты маладзейшыя, бо ім трэба на работу спяшацца. Следзім за імі дзядулі, бо мужчыны, як пра-



Аўталаўка ў Зялёным Саде...



...і ў вёсцы Вяча. Прадавец Ніна Ліс і першыя пакупнікі.

віла, не аматары доўгіх размоў. Апошнімі ж набываюць сумкі бабুলі, якія увесь час абмяняюцца апошнімі навінамі.

Звярнула ўвагу на бабুলку з кічкам, якая пільна правярае якасць прадуктаў. І хлеб круціла ў руках, і доўга вычытвала надпіс на слоіку з рыбным паштэтам.

— Я ж таксама да пенсіі працавала прадаўцам, — перахаліўшы мой позірк, тлумачыць жанчына. — Раней быў у нашай вёсцы магазін. Зараз памяшканне пуста. Што ні кажу, а вёска вымірае: каго пахавалі, многіх дзедзі на зіму забралі ў горад. Таму і купляць асабліва няма каму, ды і працаваць таксама.

— Затое чыпер людзі больш купляюць, чым восем гадоў таму, калі я толькі пачынала працаваць, — уступае ў размову Ніна Міхайлаўна.

Сапраўды, набываюць і каўбаты (іх тут аж 7 найменняў), і вандліну, і капустай квашанай

з агуркамі салёнымі не грэбуюць. Пытаюцца карыстаюцца свінныя ножкі і малако. Яго некаторыя бяруць па 5—6 пакецікаў.

— Раней мы былі маладзейшымі, трымалі гаспадарку, таму і малако было сваё, і мяса. А зараз усё гэта патрэбна купіць, бо з жывёлы засталіся толькі хатнія сабакі да кот.

Толькі сабраліся ад'язджаць, як бачым, яшчэ адна кліентка бяжыць.

— Што-небудзь хацелі купіць?

— Не, нічога не патрэбна. Проста з людзьмі пагаварыць выйшла.

— Калі так, то размаўляйце, а нас у Вячы ўжо зачкакаліся, — усміхаецца Ніна Міхайлаўна.

Кожны пакупнік сціскае ў руцэ кавалек паперкі. Аказваецца, у Вячы амаль усе складаюць спісы прадуктаў, якія трэба купіць.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

РЕЗЕРВ — В РАСШИРЕНИИ СФЕРЫ УСЛУГ

Малые и средние города сегодня требуют особого внимания со стороны всех ветвей власти. Во многих из них наблюдаются проблемы с загрузкой мощностей местных производств, что приводит к росту уровня безработицы и к низким зарплатам. Неразвита социальная инфраструктура и отсутствие частных предприятий в этих населенных пунктах — такое положение лишь ухудшает обстановку. Для исправления ситуации была разработана и утверждена Государственная комплексная программа развития малых и средних городов. Как сегодня осуществляется ее реализация на практике и какие резервы имеются для этого в областях?

Председатель Могилевского областного Совета депутатов Владимир ПАНТЮХОВ:

— Лично я в выступлениях и освоения инвестиций. Объекты были выбраны разнообразными — от придорожного сервиса и агроэкотуризма до производства угольных брикетов. Этот положительный опыт позволил нам разработать в каждом районе свою программу развития малых и средних городов и принять их на сессии с конкретными поручениями. Республиканский семинар-учеба, который прошел в начале декабря, еще раз показал,

что мы на правильном пути и что поиск резервов, которые мы пытаемся найти путем развития под-обных инфраструктур, производств по выпуску продукции и предприятий по оказанию услуг в малых городах — это путь правильный. Расширяя эту работу, мы сможем увеличить доходную часть местных бюджетов, а значит, получить дополнительные средства для развития населенных пунктов.

Резерв сегодня я вижу в расширении сферы услуг. Недавно мы провели еще одно областное мероприятие — на базе Бурбуйского района, изучили опыт развития агроэкотуризма. Этот сектор поможет нам привлечь туристов и денежные средства. К сожалению, мы еще пока мало работаем с населением и с потенциальными инвесторами, мало о себе заявляем. Надо активнее работать со средствами массовой информации, всеми способами рассказывать о своих достижениях, о великодушных земляках, чистых озерах и т.д. Эта информация должна быть и в газетах, и на телевидении, и в Ин-

тернете. Мы просто обязаны про-пагандировать эти места для развития агроэкотуризма! Сравнивая нашу область с достижениями в этом направлении других регионов, отмечаю, что по темпам развития мы от них не отстаем, а вот по объему пока не дотягиваем. Здесь есть над чем работать.

В своем выступлении Президиент упоминал Краснополье как населенный пункт с высоким уровнем безработицы. Это и так, и не так. Безработица там есть, но зачастую в этом виноваты сами люди. Я бы сказал, что сегодня в Краснопольском районе есть где приложить свои усилия. Та реорганизация, которая там сегодня проводится, позволит изменить структуру производства. Она изменит ситуацию в целом, в том числе и по безработице. Если нам удастся реализовать все то, что прописано в программе и Указе № 265, — больше не о чем и мечтать. Выполнить бы то, что необходимо. Это главное.

Записала Инга МИНДАЛЕВА.

Ф.СП-1

Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Рэспублікі Беларусь

АБАНЕМЕНТ на газету **Звезда** з бясплатнымі ўкладкамі: (індэкс выдання)

«ЧЫРВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», «КРАИНА ЗДАРОВАЯ», «ЖЫРАНДОЛЯ», «КУПЛЯЙ ЛЕПШАЕ!» «НАСУПЕРЖ ЧАРНЫВІЛЮ»

Колькасць камплектаў

на 2008 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

ДАСТАВАЧНАЯ КАРТКА на газету **Звезда** з бясплатнымі ўкладкамі: (індэкс выдання)

«ЧЫРВАЯ ЗМЕНА», «МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ», «КРАИНА ЗДАРОВАЯ», «ЖЫРАНДОЛЯ», «КУПЛЯЙ ЛЕПШАЕ!» «НАСУПЕРЖ ЧАРНЫВІЛЮ»

Колькасць камплектаў

на 2008 год па месяцах

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Каму _____ (прозвішча, ініцыялы)

Куды _____ (адрас)

(паштовы індэкс) _____ (горад, населены пункт)

Калі вы падпісалі на газету «Звезда» на I квартал або I-е паўгоддзе 2008 года — запісаўшы картку ўдзельніка, выразаўшы і дасылаўшы яе ў рэдакцыю на адрас: 220013 Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10А.

Падпісчык можа выйграць у якасці прызга падліску на II квартал 2008 г., гадзіннікі, футболкі, бейсболкі, печ ЗВЧ, тэлевізар «Віцязь» і суперпрыз — халадзільнік «Атлант». Карткі, наклееныя на паперу ці плёнку, або дадзеныя пасля 3 студзеня 2008 года па паштовым штэмпелі атрыманыя, не ўлічваюцца ў гульні не прымаюцца. Розыгрыш прызоў праводзіцца 8 студзеня 2008 г., вынікі публікуюцца ў газеце «Звезда» да 19 студзеня.

Атрымаць прыз можна ў рэдакцыі да 20 сакавіка 2008 г. пры прад'яўленні квітанцыі аб падпісцы на «Звяду» на I квартал або I-е паўгоддзе 2008 года і пашпарта. Дастаўку печы ЗВЧ, тэлевізара і халадзільніка ажыццяўляе рэдакцыя. Пасля 20 сакавіка выдача прызоў спыняецца і прэтэнзіі падпісчыкаў не прымаюцца.

Удачы ў гульні!

11 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звяду» на I квартал або I-е паўгоддзе 2008 года

Прозвішча, імя, імя па бацьку _____

Падпіска аформлена і аплачана ў _____ (аддзяленне сувязі)

_____ на I кв. або I-е паўг. 2008 года

Жатні адрас і тэлефон _____ (індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

ПОСЛЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗАМЕЧАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНСТРУКТИВНЫМИ!

В приложении «Местное самоуправление» 14 ноября (№ 43) под рубрикой «Особое мнение» было опубликовано письмо Владимира Боровко «Где увидеть депутата?». В нем автор высказал свою точку зрения на работу депутатов г. Поставы в избирательных округах №№ 12 и 13, находящихся на территории бывшего военного городка. Редакция получила отклик на данную статью, подписанный председателем Поставского районного Совета депутатов Виктором ОРЕХОВЫМ.

Депутатский корпус Поставы представляют 174 депутата, из них 30 — депутаты районного Совета. Избиратели отдали свои голоса за наиболее авторитетных, уважаемых людей, которые могут реально оказать влияние на социально-экономическую обстановку в регионе, способствовать обеспечению достойного уровня жизни населения. Половина депутатов районного Совета 25-го созыва избрана впервые.

Позтому для организации работы в избирательных округах каждому депутату выдан пакет документов: Закон Республики Беларусь «О статусе депутата местного Совета депутатов», регламент районного Совета депутатов, памятка депутату о работе в Совете и избирательном округе с паспортом округа, распоряжение председателя Совета от 11.04.2007 г. № 12 «О некоторых вопросах организации работы депутатов в избирательных округах» и другие материалы.

Графики приема избирателей депутатами обнародованы. В районной газете опубликован график приема избирателей депутатами районного Совета депутатов. Во всех поселковых администрациях на информационных стендах размещены графики приема избирателей депутатами всех уровней.

В июле—августе 2007 года проведены отчеты депутатов районного Совета депутатов. В помощь к проведению отчета каждому депутату выдан справочно-информационный материал. Поступившие от избирателей в ходе отчетов депутатов критические замечания и предложения проанализированы, утверждены мероприятия по их реализации.

Работа депутатов в избирательных округах не ограничивается только проведением отчетов и приемом избирателей. Депутаты принимают участие в проведении дней информирования, животноводства, выездных приемах по месту жительства, проводимых группами, возглавляемыми председателями райсовета и райисполкома. Депутаты районного Совета принимают участие в работе сессий сельских Советов, проводимых в избирательных округах культурно-массовых мероприятий.

Участвуют в соревнованиях, смотрях-конкурсах, различных акциях, проводимых в районе, и являются их инициаторами. Словом, на счету депутатов много практических дел.

Депутаты районного Совета депутатов от Зеленого избирательного округа № 12, директор ЦШ № 3 г. Поставы Ю. Киселев и от Озерного избирательного округа № 13, командир в/ч № 1257 В. Горячко выполняют любые поручения Совета депутатов, активны, инициативны, вносят деловые предложения, принимают участие в работе сессий, постоянно информируют избирателей, являются председателем, а В. Горячко — заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам социальной сферы, социальной защиты граждан и делам молодежи. Эта комиссия приняла активное участие в подготовке содоклада и решения к сессии, состоявшейся 25.06.2007 г. по вопросу «О проводимой в районе работе по защите прав детей и реализации Декрета Президента Республики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях».

Комиссия провела слушания по данному вопросу, где с информацией выступили все заинтересованные службы, посетила детский социальный приют, трудовые коллективы с целью проверки реализации Декрета № 18. На заседании комиссии В. Горячко предложил организовать в летний оздоровительный период 2007 года спортивно-патриотические отряды дневных оздоровительных лагерей на базе воинских частей. И такие отряды были созданы. На сессии Ю. Киселев выступил с содокладом.

22 августа 2007 года депутаты районного Совета депутатов В. Горячко и Ю. Киселев провели встречу с избирателями (жителями 6-го городка), где отчитались о своей депутатской деятельности, рассказали о положении дел в округе. Причем, и депутат Горячко, и депутат Киселев оповестили избирателей о проведении встречи путем размещения объявлений.

В ходе проведения совместного отчета от избирателей поступили просьбы, касающиеся обустройства 6-го городка. Ряд просьб уже выполнены: улучшено уличное освещение, заасфальтированы проезды, в том числе к объектированию и домену № 20, проводилась выпиливание старых аварийных деревьев, обустроен пляж на Задевском озере (установлены беседки, раздевалки, скамейки, контейнеры для мусора, завезен песок для обустройства волейбольной площадки). В 2008 году планируется оборудовать детскую игровую площадку возле домов №№ 11, 13, обустроить территорию возле дома № 20 (на месте болота оборудовать пруд).

Для выполнения поданных избирателями просьб В. Горячко и Ю. Киселев обратились в районные службы, лично организовывали работу по обустройству 6-го городка, провели субботник по благоустройству парка. В Горячко как командир воинской части выделил технику и военнослужащих. Там же работали учащиеся школы. На месте «основки» обустроили парк отдыха, где проходит культурно-массовые мероприятия 6-го городка.

Ю. Киселев встречается со своими избирателями в школе, на родительских собраниях, где присутствует до 200 человек. Он всегда активно участвует в реализации решений райсовета.

К примеру, много сделано по благоустройству территории школы, оборудована зеленая зона отдыха, где отдыхают родители с детьми. Учащиеся школы постоянно поддерживают порядок в парке и на пляже Задевского в 6-ом городке. Ю. Киселев наладил хорошие шведские связи с предприятиями (ЧПУП «Поставский мебельный центр», ОАО «Поставский льнозавод»), благодаря

Формы и содержание работы депутатского корпуса требуют постоянного совершенствования

Виктор ОРЕХОВ, председатель Поставского районного Совета депутатов.

МАГАЗІН ЗАКАЗВАЛІ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
 — Так і хутэй, і не забудзеш нічога. Гэта ж не тое, што магазін побач знаходзіцца, — узагаду, вярнуўся і купіў, — тлумачыць мужчына, які прыйшоў, каб дапамагчы жонцы несці сумку з прадуктамі.

Глядзець і семкі лускаць. Яшчэ смятаны пакецік, каўбасы паўпалачкі, кавы той, што мінулы раз бра-ла... І яшчэ, Міхайлаўна, галаву свіную прывязваю наступны раз, на Каляды студзень зраблю.



Вёска Мярковічы. Прыезд аўталаўкі — заўсёды падзея.

Чарга ў гэты час жыве сваім жыццём. Пакуль першы разліваецца, другі разглядае вітрыну, астатнія кантралююць пакупкі суседзяў...
 — Вой, Сцяпанавіч шакаладку купіў! — усклікнула Надзея Анатольеўна. — Мо да дзвухат пойдзе?

Ледзь толькі мы пад'ехалі да Мярковічаў, як з розных бакоў пачалі пад'ходзіць людзі. Хто разам з жонкай, хто на пару з суседкай...
 — Я ж сёння прыйшоў адзін, бо мая бабка злягла, не можа хадзіць, — уздымаючы, паведаміў мне пра сваё гора дзядо, а так мы звычайна разам па хлеб ходзім.

— Аднапача, да якіх дзвухат. У вёсцы толькі дзевяць чалавек засталася, сам нека па святле ў вокнах лічыў!
 Пакуль Сцяпанавіч разлічваўся за хлеб, Надзея Анатольеўна паведала мне, што хатка ля дароги, дзе спынілася аўталаўка, належыць ёй. Бабуля жыве тут з сынам. Бывае, дарогу змой тат замяць, што «магазін» не праехаць, дык Юрка запрагае каня. Так яны ўсёй вёскай дабрацца да галоўнай дарогі.

— А дзе ж вы лекі для сваёй бабкі бераце? У вас жа тут аптэкі няма, — цікавілася.
 — Міхайлаўна просім лекі купіць у Лагойску. Разумею, што не даехаць нам да горада, дапамагае.

— Часам здараецца, што ў машыне нешта зломіцца. У такім выпадку тэлефануем і папа-рэдываем жыхароў, а на наступны дзень абавязкова «пакрыўджаныя» вёскі аб'язджаюць, — гаворыць Ніна Міхайлаўна. — Ну, што ж вам, Анатольеўна, даваць?

— Паводле слоў мясцовых жыхароў, усё, што ні папросіць, прадавец дастаўляе. І халат, і штаны мужчынскія, і галёшкі, і валенкі... Памер толькі скажыце, і Міхайлаўна ў наступны раз прывозіць абноўку.
 — Улетку нават марожаным нас і нашых унукаў радуе. Вось толькі сетку, каб загарадку зрабіць, не прывезла, таму што патрэбнага памеру на базе няма...



А ў Прысліках любяць карпа...

На сігнал з адной хаты пачалі выходзіць жанчыны. Паводле

слоў Ніны Ліс, летам машыну чакаюць у спецыяльна змай-страванай альтанцы, а зімой халодна, таму, пад'язджаючы, абавязкова трэба сігналіць.
 У Прысліках любяць прадуктовай навінкі. Вось і ў гэты раз пакупнікі ў першую чаргу звярнулі ўвагу на карпаў.

— Калі прывозю нешта новае, то бярэць ахвотна, і ўсімнаецца праз акаенца вітрыны Ніна Міхайлаўна. — Больш спраўна гандаль ідзе перад святамі, а таксама пасля пенсіі — ні ў чым не адмаўляюць сабе пенсіянеры. У Лагойску, бывае, стаю ў чарзе і думаю: вось скумбрыя лажыць, 20 тысяч беларускіх рублёў каштуе, рэдка хто купляе. А ў мяне просіць два-тры разы на месяц мае старыя. Але асаблівай папулярнасцю карыстаецца камбікорм — у дзень да дзесяці мяхоў можна прадаць.

Вось і зараз жанчына набыла мех курынага камбікорму.
 — А хто ж заняў мех у двор? — радасць бабулі ў адзін момант змянілася на хвалеванне.
 — Барыс дапаможа, не перажывайце, — супакойвае пакупніцу Ніна Міхайлаўна.

...Прывазны дзень для жыхароў — незвычайны. Гэта дзень, калі хоча не на доўгі час ажывае ўся вёска, і кожны яе жыхар можа практычна на гадзіну аякунца ў сапраўдны вір жыцця.

Надзея ДРЫЛА, фота аўтара.

МАЛЫЯ ГАРАДЫ АДЗІН ЗАВОД СІТУАЦЫЮ НЕ ВЫПРАВИЦЬ

— Гэта выдатная праграма, — лічыць старшыня Слаўгарадскага раённага Савета дэпутатаў Таццяна Кананчук. — Як бы там ні было, але ўсе людзі не з'едучы ў вялікія гарады, а застаюцца жыць і працаваць у малых — такіх, як наш Слаўгарад. Нават нягледзячы на чарнобыльскі фактар пераважна частка насельніцтва нікуды не збіраецца пераязджаць. І таму такая праграма ім патрэбна, бо яна мае ў першую чаргу сацыяльную скіраванасць — на занятасць людзей і павелічэнне іх даходаў.

У рэгіёне ў межах Дзяржаўнай праграмы развіцця малых і сярэдніх гарадскіх пасяленняў на 2007—2010 гады будзе рэалізавана больш за дзве сотні праектаў і мерапрыемстваў, дзе выкарыстоўваюцца інвестыцыі ў асноўны капітал. У выніку будзе створана больш за 1800 новых працоўных месцаў.

— Створана 110 працоўных месцаў, — каментуе старшыня райсавета. — Будаўнічыя арганізацыі нанялі людзей, бо павялічваюцца аб'ёмы работ. Апошнім часам актыўна ствараліся працоўныя месцы ў сацыяльнай сферы, калі людзі ўладкоўваліся даглядаць старых і нямоглых.

Інвестыцыі і стварэнне новых працоўных месцаў стануць галоўнай задачай органаў улады на 2008 год і паказчыкам працы мясцовых кіраўнікоў Магілёўскай вобласці.

Паводле слоў Таццяны Кананчук, развіццё раённага пад-штурхоўнага і сельскай тэрыторыі. Вёсцы таксама патрэбны новыя працоўныя месцы: мадэрнізацыя фермаў вядзе да скарачэння колькасці работнікаў. Таму ў рэгіёне з'явілася прыватная лесапілка, адкрыўся вясковы домик для адпачынку. На наступны год плануецца ўвесці яшчэ два аб'екты аграэкатурызму: у вёсках Лясная і Гайшын.

Слаўгарад можа стаць перспектыўным горадам, і трэба яго развіваць, — пераконвае старшыня раённага Савета. — Аднам новым заводам сітуацыю не выправіць. Трэба працаваць далей, шукаць магчымасці. А я ўсё мару, што знойдзецца сур'ёзны інвестар і зробіць наш горад, вельмі багаты на гісторыю, турыстычным культурным цэнтрам. Але гэта справа будучых дзесяцігоддзяў.

— Стварэнне новых працоўных месцаў будзе адна з галоўных задач на 2008 год і паказчыкам працы мясцовых кіраўнікоў Магілёўскай вобласці.

Сёлета (і гэта яшчэ не канчатковыя лічбы за 2007 год) выкарыстана каля 500 мільярд рублёў інвестыцый. Увогуле ж трэба асвоіць без малага трыльён рублёў інвестыцый. Магілёўшчына ідзе нават з апераджэннем плана: завяршаецца будаўніцтва Шклоўскага завода па вырабе газетнай паперы, дзе былі асвоены сур'ёзныя інвестыцыі.

У праграму развіцця малых гарадоў у Слаўгарадзе ад-будзецца мадэрнізацыя цэха па вырабе сыру. Там будзе усталявана новае камп'ютарнае абста-таванне, якое дазволіць выпус-каць 10 тон сыру ў суткі.

Натуральна, што рэалізацыя інвестыцыйных праектаў не абы-ходзіцца без праблем. Напрыклад, цяпер давялося шукаць новага інвестара для завода па вырабе цэглаў у Круглым. У Хоцім-ску яшчэ толькі ў планах прад-прыемства па здабычы і пера-працоўцы перспектыўнай сыра-віны — трэпелу.

на курант. На справу выдатка-вана 2,5 мільярда рублёў, ство-рана 57 новых працоўных мес-цаў. Быхаўскае прадпрыемства «Белатміт», якое займаецца вы-пускам разнастайных мясных вы-рабаў,

таксама пашырала сваю вытвор-часць і стварыла 23 новыя пра-цоўныя месцы. У Бялынічах пра-це новы цэх па вырабе сыру. Падобны плануецца зрабіць і ў Горках. У Асіповічах прыватнае прадпрыемства выпускае газасі-пкатныя блокі. У Глуску адкры-та ідзе цэх па замарожванні ягад і грыбоў. У Краснаполлі развіва-ецца лесапільная вытворчасць. У Кіраўску будзе мадэрнізаваны кансервавы завод. У Касцюкові-чах на Беларускай цэментным за-водзе пачне працаваць другая чарга вытворчасці.

чыць, што ў шэрагу выпадкаў ад-чуваецца ўплыў аб'ектыўных аб-ставінаў, але часам не хапае і іні-цыятывы.

— Агульныя лічбы прыгожыя, але, бясспрэчна, наперадзе яшчэ шмат працы, — зазначае ён. — Трэба не толькі пашырць дзе-ючыя, але і стварыць новыя, ня-хай і невялікія, прадпрыемствы. Калі прадпрыемства ёсць у ма-лым горадзе, то там працуюць людзі і атрымліваюць заробак. Ідучы па наступленні ў мясцовы бюджэт. Развіваецца інфраструк-тура. У выніку паляпшаецца жыц-цё людзей.

Першы год выканання Дзяр-жаўнай праграмы развіцця ма-лых і сярэдніх гарадскіх пасялен-няў у будучым годзе ў Магілёўскай вобласці збіраюцца працаваць з рэспубліканскімі і абласнымі прадпрыемствамі і арганізацыя-мі, якія могуць адкрыць у малых гарадах свае філіялы. І, па-дру-гае, актыўна забяспечваць па-тэнцыйных інвестараў інфарма-цыяй пра будынку, якія пустыюць і якія можна (пры не самых вялі-кіх выдатках) выкарыстаць для справы і, зноў жа, для стварэн-ня працоўных месцаў.

— Людзі ў раённых цэнтрах зусім не распачынаюць, яны ця-рпяць працу і заробак, — упэўне-ны Станіслаў Александрэў. — Можна яны не спецыялісты ў кан-крэтнай справе, але іх можна навучыць. І народ будзе з дава-вальным пераходам працаваць. Штодня ў Магілёў на працу не наездзі-ся. Калі будзе праца на месцы, працоўныя перспектыўнай сыра-віны — трэпелу.

Карацей, не ўсе раёныя цэнтры роўна ідуць па шляху вы-канання інвестыцыйных праек-таў. Станіслаў Александрэў лі-чыць, што ў шэрагу выпадкаў ад-чуваецца ўплыў аб'ектыўных аб-ставінаў, але часам не хапае і іні-цыятывы.

Ілона ІВАНОВА, Слаўгарад — Магілёў.

ПРЫБЫТАК ЦІ САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ?

На Захадзе сацыяльная адказнасць бізнесу даўно ўспрымаецца як абавязак. А з'яўляецца сацыяльнай безадказнасцю бізнесу выклікаюць абурэнне. І ў падатковых інспектараў у тым ліку. Сацыяльная адказнасць стала неабходным спадарожнікам у дзелавым свеце і для мультыбрэндавых карпарацый, і для дробнага прадпрыемства ў Германіі, чыя фірма налічвае чалавек дваццаць. Пры пераходзе ў іншыя краіны скіраванасць замежнага капіталу на сацыяльную адказнасць, паводле логікі, павінна захоўвацца. Нашай краіне інвестыцыі вельмі патрэбны, і яна ніколі не будзе адмаўляцца ад карысных, разумных прапановаў. Асабліва калі гэта датычыцца развіцця малых гарадоў і пасёлкаў. Непрацоўчыя фабрыкі і заводы там засталіся з савецкіх часоў, тысячы квадратных метраў памішканняў прастойваюць незадазнейна.

Аднак наша дзяржава вы-стаўляе інвестарам патраба-ванні — акрамя непасрэднай дзейнасці па мадэрнізацыі прадпрыемства, новы кіраўнік павінен (прызнаем, што ме-ханіста гэтае слова найбольш адпавядае рэчаіснасці) весці за сабой «сацыялку». Таму што адказнасць за ўтрыманне дзі-цячых садкоў, школ у невялікіх гарадах і пасёлках, аздараў-ленне супрацоўнікаў, абарона іх прафесійных правоў, ства-рэнне новых працоўных мес-цаў, перакваліфікацыя і г.д. «ляжал» на ранейшых дыр-ектарах прадпрыемстваў. Калі новага гаспадарца ад гэтага вы-слабачыць — хто тады дапа-мага сацыяльнай сферы пера-адолець назіпастаныя пера-шкоды? Можна, з цягам часу яна і не будзе мець патрэбы ў па-дтрымцы, але на сёння адмові-цца ад гэтага складана.

Але і падтрымку работнікаў ва ўсіх сферах іх жыцця. Калі на Захадзе бізнесмен ганарыцца, што яго фабрыка абмяжоўвае колькасць шкодных выкідаў у навакольнае асяроддзе шля-хам укаранення навукаёмкіх тэхналогій, для нашай краіны найбольш актуальным з'яўля-ецца вырашэнне праблем ма-лых населеных пунктаў.

Зараз у пасёлку Ялізава жывуць каля трох тысяч ча-лавека. Акрамя шклозавода, ёсць тут прыватнае прадпрыемства па вытворчасці чыпсаў, Дом бытавых паслуг, магазіны. Прыватны сектар эканомікі да-статкова развіты для невялі-кага населенага пункта. Але, ўвогуле, на мясцовы лідар, які ўплывае на развіццё, не толькі пасёлка, але і ўсяго раёна — шклозавод.

што знаходзіцца ў асобным будынку і па-сапраўднаму ад-люстроўвае гісторыю не толь-кі прадпрыемства, але і «шкля-ноў справы» ў Беларусі. Зараз у аўстрыйскага партнёра з'я-віліся новыя інвестыцыйныя праграмы.

Дзяржава павінна дапама-гаць у гэтым. Прымаючы заказы на кулінарныя вырабы, можам прывезці і рулет курыны, і рыбу смажаную, і заліноў (у Лагой-ску ёсць цэх, дзе вырабляюць паўфабрыкаты). Можам даставіць і навагодні падарункі (кам-плектам самі на любую суму). Акрамя таго, з 1 па 31 снежня ладзім перадавагоднюю ак-цыю: прадаём усе тавары лёгкай прамысловасці ў крэдыт без працэнтаў і без першалачаткова-га ўносу. Пастаянна даём у крэдыт і харчовыя тавары (акрамя хлеба, тытунёвых вырабаў і спіртнога). Але ў старых людзей такая паслуга не карыстаецца попытам — не прывыклі яны нешта пазычаць.

— З адной лініі выходзіць да 300 тысяч вырабаў у суткі. Працуем кругласутачна, у тры змены, заручанасць поўная. Вытворчасць рэнтабельная, і гэта з'яўляецца базай для раз-віцця — заробленыя сродкі ін-вестуюцца, зноў жа, у развіц-цё прадпрыемства. Сярэдняя заробатная плата складае 320—330 долараў, — працягвае Віктар Жэлабковіч.

Зараз у пасёлку Ялізава жывуць каля трох тысяч ча-лавека. Акрамя шклозавода, ёсць тут прыватнае прадпрыемства па вытворчасці чыпсаў, Дом бытавых паслуг, магазіны. Прыватны сектар эканомікі да-статкова развіты для невялі-кага населенага пункта. Але, ўвогуле, на мясцовы лідар, які ўплывае на развіццё, не толькі пасёлка, але і ўсяго раёна — шклозавод.

Дарчы, паспяхова замеж-ныя кампаніі, якія працуюць у рэгіёнах нашай краіны, з разу-меннем ставяцца да ўмоў са-цыяльнай адказнасці.

Шклозавод «Ялізава», дзей-насць якога прыведзена ў якасці прыкладу, наладжае свой некамерцыйны бок дзей-насці па ўсіх правілах карпа-ратыўнай культуры. Напры-клад, арганізавалі летам вела-прабег «Ялізава—Гомель», у якім узялі ўдзел работні прад-прыемства. Такія віды зносінаў паміж персаналам сталі ўжо традыцыйнымі для многіх ар-ганізацый нашай краіны. Але ад-метнасць ялізаўскага праекта ў тым, што ён адраджае тра-дыцыю шклозавода — яшчэ ў 1928 годзе яго работні ўпер-шыню прайшлі на веласіпедях вялікую дыстанцыю. І гэта так-сама — сацыяльная адказнасць бізнесу.

Дзмітрый АЛЬФЕР.

КАМЕНТАРЫЙ

намесніка старшыні ўпраўлення гандлю Лагойскага РАЙПА Марыі МІХАЛЁВІЧ

— Маланаселеныя пункты, дзе адсутнічае рознічны гандаль, мы абслугоўваем пры дапа-мозе 8 аўтамагазінаў. Патрэбу ў «магазінне на колах» маюць больш як пяць тысяч чалавек, якія прывозяць у 212 вёсках раёна. У асноўным гэта людзі пенсійнага ўзросту.

Дзяржава павінна дапама-гаць у гэтым. Прымаючы заказы на кулінарныя вырабы, можам прывезці і рулет курыны, і рыбу смажаную, і заліноў (у Лагой-ску ёсць цэх, дзе вырабляюць паўфабрыкаты). Можам даставіць і навагодні падарункі (кам-плектам самі на любую суму). Акрамя таго, з 1 па 31 снежня ладзім перадавагоднюю ак-цыю: прадаём усе тавары лёгкай прамысловасці ў крэдыт без працэнтаў і без першалачаткова-га ўносу. Пастаянна даём у крэдыт і харчовыя тавары (акрамя хлеба, тытунёвых вырабаў і спіртнога). Але ў старых людзей такая паслуга не карыстаецца попытам — не прывыклі яны нешта пазычаць.

— Увогуле ж, на працягу апошніх гадоў мы займаем нядрэжныя месцы ў вобласці па рэаліза-цыі тавараў на адзін аўтамагазін. Фактычны та-варабарот за 11 месяцаў па аўтамагазінах склаў 2,5 млрд беларускіх рублёў.

На новых машынах пазначаны нумары тэле-фонаў, па якіх кліенты могуць выказаць усе свае пажаданні. Акрамя таго, кожны кліент мае пра-ва папрасіць Кнігу скаргаў і прапановаў. У ко-жым аўтамагазіне ёсць кнігі папярэдняга за-ка-

у. Прымаючы заказы на кулінарныя вырабы, можам прывезці і рулет курыны, і рыбу смажаную, і заліноў (у Лагой-ску ёсць цэх, дзе вырабляюць паўфабрыкаты). Можам даставіць і навагодні падарункі (кам-плектам самі на любую суму). Акрамя таго, з 1 па 31 снежня ладзім перадавагоднюю ак-цыю: прадаём усе тавары лёгкай прамысловасці ў крэдыт без працэнтаў і без першалачаткова-га ўносу. Пастаянна даём у крэдыт і харчовыя тавары (акрамя хлеба, тытунёвых вырабаў і спіртнога). Але ў старых людзей такая паслуга не карыстаецца попытам — не прывыклі яны нешта пазычаць.

— Увогуле ж, на працягу апошніх гадоў мы займаем нядрэжныя месцы ў вобласці па рэаліза-цыі тавараў на адзін аўтамагазін. Фактычны та-варабарот за 11 месяцаў па аўтамагазінах склаў 2,5 млрд беларускіх рублёў.

ЛЁД НЕ ВЫТРЫМАЎ ВЕЛАСПЕДЫСТА

Трагедыя скончылася дзіцячым забавам на тонкім лёдзе штучнага вадаёма: школьнік апнуўся ў вады і птануў.

ТРАГЕДЫЯ НА ДАРОЗЕ

У аварыі, што адбылася на мінулым тыдні на аўтадарозе Мінск — Гродна, загінулі тры чалавекі. З пачатку года ў Гродзенскай вобласці ўчынены тры ДТЗ з такімі наступствамі.

ПЕРСПЕКТЫВА

ЧАМУ НЕ ЖЫЦЬ?

Менавіта ў гарадскі пасёлак Янавічы ў верасні 1957 года згодна з указам Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР вырашылі перанесці цэнтр Суражскага раёна. Прайшло паўстагод-дзе. Ужо даўно і Янавічы, і Сураж — проста гарадскія пасёлкі, але з добра развітай інфраструктурай.

У Янавічах і балніца з амбулатор-нымі і тэрапэўтычным аддзяленням працуе, і вялікая школа, дзе вучацца каля 240 хлопчыкаў і дзяўчынак, дзейнічае, а садок наведваюць 92 дзіцяці. Ёсць свае пошта, банк... За-хавалі малочны завод. Гаспадаркі — на добрым рахунку. Чым не жыць вяс-коўцам у такіх умовах?

Цэнтралізаванае ацяпленне — у шматпа-вяхровых дамах. У адну з кватэр мяне за-прасілі ў госці. Гаспадыня ўжо на пенсіі, але працуе ў адной з мясцовых арганіза-цый. Трымае свінак у гаспадарчай пабу-дове, што размяшчаецца каля дома. Збі-рае журавіны ў лесе для сабе і сваёйко-ў. Дзеці — у абласным цэнтры. Прыязджа-юць, дапамагаюць ва ўсім.

ВЫПІСАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА I КВАРТАЛ І I ПАЎГОДДЗЕ 2008 ГОДА З БЯСПЛАТНЫМІ ЎКЛАДКАМІ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | **СВАЯ СПРАВА** | **ЖЫЦЬ І ДАРОГІ**

ЗМЕНА | **КУПІ ЛЕПШАЕ!** | **КРАЇНА ЗОРА**

ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63850	8800 рублёў на месяц 26400 рублёў на квартал 52800 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	8300 рублёў на месяц 24900 рублёў на квартал 49800 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63858	14000 рублёў на месяц 42000 рублёў на квартал 84000 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ ЎСТАНОЎ МІНІСТРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТРСТВА АХОВЫ ЗДОР'ОЎ	63239	12800 рублёў на месяц 38400 рублёў на квартал 76800 рублёў на паўгоддзе
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» (ПРАЗ КІЁСІ МІНГАРСАЮЗДРУКУ)		
ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63850	7460 рублёў на месяц 26400 рублёў на квартал 44760 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	6990 рублёў на месяц 20970 рублёў на квартал 41940 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАПІСЧЫКАЎ	63858	9938 рублёў на месяц 29814 рублёў на квартал 59628 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАПІСКА ДЛЯ ЎСТАНОЎ МІНІСТРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТРСТВА АХОВЫ ЗДОР'ОЎ	63239	9431 рубель на месяц 28293 рублі на квартал 56586 рублёў на паўгоддзе

ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САВЕТ РЭСПУБЛІКІ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, ПАЛАТА ПРАДСТАЎНІКОЎ НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ, УСТАНОВА «РЭДАКЦЫЯ ГАЗЕТЫ «ЗВЯЗДА»

ГРАМАДСКІ САВЕТ:

МАЛАФЕЕЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцоваму самакіраванню;

САСОНКА М. П., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўнаму будаўніцтву, мясцоваму самакіраванню і рэгламенту;

СЯЛІЦКІ В. С., старшыня Гомельскага абласнага Савета дэпутатаў;

СІВАКОЎ В. А., старшыня Аршанскага гарадскога Савета дэпутатаў;

ЯРКОВІЧ В. І., старшыня Кругльскага сельскага Савета Магілёўскай вобласці.

АДКАЗНАЯ ЗА ВЫПУСК:
Наталія КАРПЕНКА.

Кантакты тэлефон 292 21 03.

Закон Рэспублікі Беларусь АБ УНЯСЕННІ ЗМЯНЕННЯЎ У ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ «АБ ПЕНСІЙНЫМ ЗАБЕСПЯЧЭННІ»

Прыняты Палатой прадстаўнікоў 16 лістапада 2007 года
Адабраны Саветам Рэспублікі 7 снежня 2007 года

Артыкул 1. Унесці ў Закон Рэспублікі Беларусь ад 17 красавіка 1992 года «Аб пенсійным забеспячэнні» (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 17, ст. 275; Нацыянальны рэспубліканскі прававы акт Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 95, 2/105) наступныя змяненні:

1. Частку трыю артыкула 23 выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«Мінімальны памер пенсіі па ўзросце ўстаўляецца ў памеры 25 працэнтаў найбольшага велічыні бюджэту працяковага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва, які зацверджаны Урадам Рэспублікі Беларусь за два апошнія кварталы».

Закон Рэспублікі Беларусь АБ УНЯСЕННІ ДАПАЎНЕННЯЎ І ЗМЯНЕННЯЎ У КРЫМІНАЛЬНА-ПРАЦЭСУАЛЬНЫ КОДЭКС РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Прыняты Палатой прадстаўнікоў 16 лістапада 2007 года
Адабраны Саветам Рэспублікі 7 снежня 2007 года

Артыкул 1. Унесці ў Крымінальна-працэсуальны кодэкс Рэспублікі Беларусь ад 16 ліпеня 1999 года (Нацыянальны рэспубліканскі прававы акт Рэспублікі Беларусь, 2000 г., № 77—78, 2/71; 2003 г., № 8, 2/922; 2006 г., № 1, 2/1168) наступныя дапаўненні і змяненні:

1. Частку 3 артыкула 36 пасля слова «пракурора» дапоўніць словамі «або пісьмовага ўзгаднення рашэння органа крымінальнага праследвання аб затрыманні асобы».

2. Частку 5 артыкула 38 дапоўніць другім сказам наступнага зместу: «Акрамя таго, Міністр унутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Старшыня Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, намеснік Старшыні Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь — дырэктар Дэпартамента фінансавых расследаванняў папярэдняга пісьмовага ўзгаднення рашэння органа крымінальнага праследвання аб затрыманні асобы ў выпадку, прадуджэным часткай 1' артыкула 108 гэтага Кодэкса».

3. У частцы 4 артыкула 39 словы «або санкцыя пракурора» змяніць словамі «, або санкцыя пракурора, або пісьмовае ўзгадненне рашэння органа крымінальнага праследвання аб затрыманні асобы».

«Гарачы» тэлефон «Звязды» 287 17 41

Якія і каму захованы льготы па аплаце паліва для домаўладання?

Пенсіянерка Антаніна Вікенцьеўна Шыманіца з вёскі Стокі Свіслацкага раёна, крыху ўсхваляваная ўсеагульным абмеркаваннем у апошні час п'янтань вакол адмены льготы, пацвяляе ў нас: а ці не будзе закрытыя льготы па набывіці домаўладання брыкету? Вы ж ведаеце, нас, вясковых жыхароў, гэта паліўнае пытанне вельмі хвалюе».

Каб даць кампетэнтны адказ, рэдакцыя мусіла звярнуцца па дапамогу ў Свіслацкі філіял камунальнага ўнітарнага прадпрыемства па забеспячэнні палівам «Гроднааблпаліва». Пасля праверкі выкладзенай чытачкай інфармацыі (ці мае яна льготы, бо сама жанычна пра гэта нам не паведаміла) дырэктар прадпрыемства Геннадзь Жалоба і эканаміст па збыцце Эма Трафімік паведамілі наступнае:

Наша заяўніца — звычайная пенсіянерка, ветэран працы. Ніякія льготы ні раней, ні зараз не карастаецца. Таму для яе ў плане набывіці паліва нічога не змянялася: брыкет яна зможа (як і іншыя «звычайныя» пенсіянеркі) набываць па рознічных фіксаваных цэнах, зацверджаных аблвыканкамам. (Як высветлілася, жанычна спалохалася, што менавіта іх адмянілі, і брыкет дзевяццацца набываць толькі па свабодных цэнах. Але гэта не так.) На сёння рознічная фіксаваная цана (яна ніжэй за заводскую, удакладніла Эма Трафімік) складае 50 тысяч рублёў за адну тону. Нормы на адно домаўладанне па такіх цэнах — 2,5 тоны брыкету. Дарчы, свабодная цана на гэта паліва складае 155 тысяч рублёў за тону.

Крыху іншая сітуацыя з інвалідамі I і II груп, інвалідамі і ўдзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны. Калі найперш гаварыць пра інвалідаў і ўдзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, дык рэальна прадстаўлялася ўсім непразрадным членам сям'і. Напрыклад, муж быў або інвалідам, або ўдзельнікам вайны, а жонка — «звычайнай» пенсіянеркай. Такая сям'я магла набываць брыкет за палову кошту ад рознічных фіксаваных цэнаў — па 25 тысяч за адну тону пры той жа норме 2,5 тоны на адно домаўладанне. З 17 снежня, калі разглядаць прыведзены вышэй прыклад для жонкі льготу адмянілі. Але ж людзі па-ранейшаму жывуць разам, вядуць сумесную гаспадарку. На якіх умовах яны будучы набываць памяншаны 2,5 тоны паліва для свайго домаўладання? За мужам льготна застаецца, адлаведна, 1250 кілаграмаў паліва яму будзе каштаваць 25 тысяч рублёў, жонка ж мусіць за «свае» 1250 кілаграмаў паліва ўжо 50 тысяч рублёў.

Я зазначылі нам на падрыхтоўку, крыху больш складаная сітуацыя з інвалідамі I і II груп. Кан-

Прамая лінія ІЛЬГОТЫ Ці падтрымка «з адрасам»?

На пытанні чытачоў «Звязды» адказваюць начальнік Упраўлення дзяржаўнай сацыяльнай падтрымкай Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Валянціна Пятроўна СЯРГЕЕВА, начальнік аддзела па справах ветэранаў і пажылых людзей Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Іван Пятровіч НАПІБІН, намеснік начальніка Упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Людміла Аверкееўна ЖЫЛЕВІЧ, намеснік начальніка Упраўлення эканамічнай дапамогі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Алена Іванавна ДУДЗІНСКАЯ, намеснік начальніка Упраўлення аўтамабільнага транспарту Міністэрства транспарту і камунікацыў Юрый Віктаравіч КАРАВАЙКІН і кансультант Упраўлення аўтамабільнага транспарту Мінтранса Алег Аляксандравіч БОЦІН.

(Працяг. Пачатак у нумарах за 20 і 22 снежня.)

— Атрымліваю пенсію 350 тысяч, жыву адна. Ці маю я права на датацыю па жыллёва-камунальных паслугах?

Ганна Іванавна Спецыян, г. Мінск

— Безаўважна жыллёвыя субсідыі зараз прадастаўляюцца гараджанам, у якіх аплата за жыллё і камунальныя паслугі, разлічаная зыходзячы з вызначаных урадам нарматываў спажывання, пераўраджае 20 працэнтаў, і высючым, у якіх зноў-такі зыходзячы з нарматываў аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі пераўраджае 15 працэнтаў сукуннага даходу сям'і. Таму, хутчэй за ўсё, будзе на такую падтрымку ў вас не права, прынамсі, папярэдняй прыкладнай падлікі паказваюць, што ў Мінску карыстацца субсідыямі пачнуць адзіночкі і адзіночка пражываючы асобы з даходам у 196 тысяч рублёў і ніжэй. Разам з тым трэба п'янтань: гэта падлікі прыкладныя. І ў любым выпадку паспрабаваць звярнуцца ў жыллёва-эксплуатацыйную службу па субсідыю ёсць сэнс.

— У нашай сям'і 3 чалавекі, мая зарплата складае 200 тысяч, зарплата ў мужа — каля 300 тысяч. На якія падтрымкі мы можам разлічвацца і ці заплатуюць у выпадку звароту па адрасную сацыяльную дапамогу, каб мы спачатку прадзелі тэлевізар ці халадзільнік?

І другое пытанне. Мы жывём у вёсцы, прычым сын вышэйшай ездзіць у школу ў іншую вёску нашага раёна. Ці застаюцца ў яго якія-небудзь сідкі па праездзе, бо 32 тыс. рублёў для сям'і на праязны — сума вельмі значная.

Ташцяна, Лепельскі раён

— Мяркуючы па ўсім, вы можаце звярнуцца па адрасную сацыяльную дапамогу, прычым, калі сукунны даход вашай сям'і складае 500 тысяч рублёў, памер таго дапамогі складае 57 тысяч. І да слова, для прызначэння адраснай сацыяльнай дапамогі не мае ніякага значэння, ёсць у вас тэлевізар, халадзільнік ці пральная машына або няма. Адмовіць у прызначэнні дапамогі могуць толькі тады, калі сям'я валодае больш дарагімі рэчамі — скажам, аўтамабілем.

Што ж да другога пытання, то зараз школьнікі з сельскай мясцовасці маюць льготы па праездзе толькі ў аўтобусах міжгародніх ліній. Разам з тым, Ташцяна, у такой сітуацыі вам ёсць адзін звярнуцца ў мясцовыя органы адміністрацыі — з тым, каб яны вырашылі пытанне з бясплатнага падвозам у школу. І, дарчы, мясцовыя органы ўлады маюць поўнае права прыняць такое рашэнне згодна з артыкулам 43 Закона «Аб адукацыі».

— Ці ёсць якія-небудзь дапамогі па аплаце праезду дзецям, якія жывуць у вёсцы, але ездзіць у школы ці гімназі ў райцэнтр?

Антаніна Іванавна Ярашэвіч, г. Стоўбцы

— Сітуацыя зноў-такі падобная. Льготы па прыгарадным транспарце ў такіх школьнікаў няма, а воль пацвярдзана пераход органамі адміністрацыі на падвоз — поўнае права бацькоў.

— Непаклояць з Буда-Кашалёўскага раёна з наступным пытаннем: ці захаваліся транспартныя льготы па артыкулу 18 «Закона аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія падцярпелі ў выніку катастрофы на Чарнобыльскай АЭС»?

— Новы Закон «Аб дзяржаўных сацыяльных льгот, правах і гарантыях» вызначана, што льготы па праездзе захоўваюцца толькі грамадзянам, якія захавалі і перанеслі праміненную хваробу ці сталі інвалідамі I і II груп у выніку наступстваў катастрофы на ЧАЭС.

— Ці ёсць якія-небудзь льготы па праезд 18-гадоваму хлопцу-інваліду III групы, які ездзіць на навучанне з атрымнаным прафесій з вёскі ў райцэнтр?

І такое пытанне. Сын, хворы на цукровы дыябет, прызначылі III групы. Што рабіць, калі мы з гэтым не згодныя?

Ганна Іванавна, Клецкі раён

— Паводле Закона «Аб дзяржаўных сацыяльных льгот, правах і гарантыях» вызначана, што льготы па праездзе захоўваюцца толькі грамадзянам, якія захавалі і перанеслі праміненную хваробу ці сталі інвалідамі I і II груп у выніку наступстваў катастрофы на ЧАЭС.

— Паводле свайго захворвання, Кацярына Дамітрыеўна, зараз вы можаце атрымаць той жа медрол са сідкаў у 50 працэнтаў, а ўвогуле бясплатна — такія магчымасці прадуджэна ў пастанове Савета Міністраў № 1650, якая з'явілася зноў.

— Ці захавалася права на бясплатнае набывіці лекаў для гі-

Сёння	Усход	Заход	Дзённая	Месяц
			дня	Поўня 24 снежня.
Мінск — 8.28	15.53	7.25	7.15	Месяц у сузор'і Льва.
Віцебск — 8.25	15.35	7.20	7.10	Імяніны
Магілёў — 8.18	15.43	7.25	7.25	Пр. Калініна, Мікалая, Філімона;
Гомель — 8.06	15.48	7.42	7.42	К. Жанэты, Максіма, Тодара,
Гродна — 8.42	16.09	7.27	7.27	Цэзара, Яна.
Брэст — 8.34	16.18	7.44	7.44	



...у суседзяў	ВАРШАВА	НІЎ	РЫГА
	-4...-2°С	-6...-4°С	-1...+1°С
	ВІЛЬНЮС	МАСКВА	С.-ПЕТЕРБУРГ
	-4...-2°С	-3...-1°С	0...+2°С

Дзве даты

1831 год — Чарльз Дарвін пачаў сваё слаўтае падарожжа, якое прывяло да адкрыцця эвалюцыйнага закона.

1999 год — амерыканскі часопіс «Тайм» аб'явіў «чалавечым XX стагоддзям» Альберта Эйнштэйна. «Прадметам XX стагоддзя», згодна з тым жа апытаннем, названы аўтамаат Калашнікава.

«Той, хто правільна ўказвае на мае памылкі, — мой настаўнік; той, хто правільна адзначае мае добрыя ўчыны, — мой сябар; той, хто лісліва мне, — мой вораг».

Словы чына (313—238 до н.э.), старажытнагрэчаскага філосафа.

Цытата дня

Усімхнёма!

Па вуліцы бжыць чалавек, след папалкаў і падыць ляз за ім гошніца натоўп мокрых людзей.

Агдадайце, кім гэты чалавек працуе? Правільна! Гэта сіноптык!

— Вовачка, пакажы нам, дзе знаходзіцца Занзібар.

— Марыя Іванавна, я ведаю ўсе бары ў горадзе, але пра гэты чуо ўпершыню!

— Татка, раскажы казку нанач.

— А ты чула, про што мы з мамай на кухні гаварылі?

— Не.

— Ну тады слухай: казка пра тое, чаму і сёння на рабоце за-трымаўся...

Аб'ява.

Прадзееца БелАЗ пасля аварыі. Крыху пашкодваны: забруджана левае задняе кола.

Задорьевский сельский исполнительный комитет Логойского района (Продавец)

проводит открытый аукцион по продаже 4 (четырёх) земельных участков для индивидуального жилищного строительства: Лот 1 — земельный участок № 1 в д. Амнишево, площадь участка — 0,1515 га, кадастровый номер 62328130011000029, начальная цена — 1 818 000 бел. рублей; Лот 2 — земельный участок № 2 в д. Амнишево, площадь участка — 1 815 га, кадастровый номер 62328130011000030, начальная цена — 1 818 000 бел. рублей; Лот 3 — земельный участок № 3 в д. Амнишево, площадь участка — 0,1514 га, кадастровый номер 62328130011000031, начальная цена — 1 816 800 бел. рублей; Лот 4 — земельный участок № 4 в д. Амнишево, площадь участка — 0,1515 га, кадастровый номер 62328130011000032, начальная цена — 1 818 000 бел. рублей. Целевое назначение земельных участков — строительство и обслуживание жилого дома. Продажа земельных участков производится гражданам Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории республики или приравненным к постоянно проживающим в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Задаток в размере 10 % от начальной цены перечисляется на р/счет № 360619030031 в ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Логойск, МФО 153001518, УНП 600181628. Оплата за объект аукциона должна быть осуществлена в течение 20 рабочих дней со дня получения протокола о результатах аукциона. Порядок проведения аукциона оговорен в условиях его проведения. Аукцион состоится 29.01.2008 г. в 11.00 по адресу: Логойский район, д. Задорье, ул. Центральная, 5.

Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 28.01.2008 г. до 17.00 по адресу: Логойский район, д. Задорье, ул. Центральная, 5.

Контактный телефон (8 01774) 73 4 35.

Утеряны бланки строгой отчетности страховой компании ОАСО «Би энд Би иншурэнс Ко», а именно полисы формы 2-РП, 2-РН серии — ББ за номерами:

0066648	0052026	0052030	0058278
0069491	0052027	0052035	0058279
0052023	0052028	0058276	0052021
0052025	0052029	0058277	0052022

и квитанции 1-СУ серии ГС за номерами:

9301520
9301001
9302550

Данные полисы и квитанции 1-СУ считать недействительными.

Администрация ОАО «СКТБ РИТМ» г. Минск

объявляет о проведении общественного обсуждения проекта «Реконструкция существующего административно-хозяйственного здания в части надстройки 3-х этажей в пределах плана застройки по ул. Первомайская, 24/2» в период с 03.01.2008 по 18.01.2008.

Обсуждение будет проводиться путем экспозиции по адресу: ул. Первомайская, 24/2 каб. 228 с 9.00 до 17.00.

Замечания и предложения по тел. 294 14 14.

УНП 100068093.

У суд Кастрычніцкага раёна г. Віцебска пастанула заява аб прызнанні адсутным без вестак СЛЕПЯНКАВІЧ Ташцяна Іванавічы, 13.06.1971 года нараджэння, апошняя месца жыхарства: г. Віцебск, вул. Палярная, д. 9. Просьба да ўсіх грамадзян і іорыдических асобаў, якія маюць нейкія звесткі пра Слєпянкува Т. І., паведаміць іх суду Кастрычніцкага раёна г. Віцебска суддзі Лешчанка В.А. на адрас: г. Віцебск, вул. Праўды, 34, на працягу двух месяцаў з дня апублікавання аб'явы.



Дары і чуд Дома Міласэрнасці

Напярэдадні Новага года і Калядаў Грамадскі прас-цэнтр Дома прсы падары Дому Міласэрнасці свае новыя выданні.

— Дом Міласэрнасці — гэта сумесны сацыяльны аб'ект дзяржавы і Праваслаўнай царквы, — пракаментавала падзею Вікторыя КАЛІСТРАТАВА, вядучы рэдактар Грамадскага прас-цэнтра Дома прсы. — У знак павагі да дабрачыннага дзейнасці Дома Міласэрнасці мы падарылі кнігі «Рэспубліка Беларусь. Время действий и преобразований», «Минск цветущий», «Минск и окрестности», а таксама кнігі з серыі «Здоровый образ жизни».

Вокладка выдання «Рэспубліка Беларусь. Время действий и преобразований» выкана-

на з натуральнай скурсы. Кніга знаходзіцца ў шатульцы, якая таксама абігнута скурай. Гэтая кніга — завяршальны і самы аб'ёмны том з серыі «Рэгіон». «Минск цветущий» — малюўчы фотальбом, які расказвае аб гісторыі горада і сучаснасці сталіцы Беларусі. «Минск и окрестности» — зямельны чытач з выдатнымі месцамі горада і яго наваколлем. У кнізе таксама прадстаўлены турыстычны маршруты. Протаіерэй Фёдар Поўны, настаўцель храма ў гонар Усіх Святых Дома Міласэрнасці, падзякаваў за падарункі і адзначыў, што гэтыя «выданні дастойна нашай дзяржавы». Дзякуючы ім, усё зямельнае гас-ці Дома Міласэрнасці змогуць пазнаёміцца з сучаснай Беларуссю.

Таксама айцец Фёдар расказаў, што на сёння Дом Міласэрнасці мае афіцыйную ліцэнцыю на 41 від мельніцкай дзейнасці. Бясплатна яны дапамагаюць ветэранам, інвалідам, дзецям-сіротам і ўсім, хто мае ў тым патрэбу. Датацыі сацыяльнага ўстанова Праваслаўнай царквы ніякіх не атрымлівае, таму там аказваюць і палатныя паслугі па дыягностцы розных захворванняў. Людзі, якія звяртаюцца па медыцынскае дапамогу платна, тым самым падтрымліваюць тых, хто не ў стане заплаціць за падобнае абследаванне і лячэнне.

— Мы не можам нічога рабіць фальшыва, — гаворыць айцец Фёдар. — Акрамя таго, у нашым рэабілітацыйным цэнтры няма «духу працяжы». Так атрымліваецца таму, што ацэнтр нашай працы — храм. Ён невялікі, але ў ім праходзяць літургічныя службы кожны

дзень. І таму, хоча таго чалавек, які аказаўся ў нас, ці не, на яго дзейнасца Божая Благодзе. У Доме Міласэрнасці, апроч усёго, працуе сацыяльная сталова, у якой харчуюцца бясплатна тых, хто мае патрэбу. Працуе індэпэндэнтная школа для дзяцей і дарослых, швейная, ікананічная і іншыя майстэрні.

Але самая вялікая каштоўнасць Дома — «Дзяржаўны абраз Божай Маці». У час будаўніцтва комплексу айцец Фёдар сутыкнуўся з вялікімі цяжкасцямі, быў момант, калі ён стаў сумнявацца, ці правільна ўсё робіць. Ярказ тады абраз Божай Маці пачаў мірачотыць. Гэта ўмяцавала ўсім, хто меў адносіны да будаўніцтва Дома Міласэрнасці. Усе цяжкасці святары з прыхаджаным перажылі з дапамогай маліты. А абраз і сёння дапамагае тым, хто да яго звяртаецца з верай.

Наталія ТАЛІВІНСКАЯ.



белагпропромбанк

традиции будущего

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «БРЭНД ГОДА 2006»

КОНТАКТ-ЦЕНТР БАНКА

Тел.: 136 (звонок бесплатный на территории РБ), (017) 218 57 77, 8 029 1 985 777 (Velcom), 8 025 9 185 777 (BeST), 8 029 8 885 777 (MTC).

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

об открытой продаже облигаций открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего выпусков для физических лиц на предъявителя

ЗАВЕРЯЮ
Начальник управления
по ценным бумагам Главного
управления Министерства финансов
Республики Беларусь по г. Минску
В.Н. Омелянович
29 ноября 2007 г.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол
Наблюдательного совета
ОАО «Белагпропромбанк»
19 ноября 2007 г., № 31

1. Наименование эмитента:
открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (ОАО «Белагпропромбанк»)
адрес: административная территория «Белагпропромбанк» (АТ «Белагпропромбанк»).

2. Дата, номер государственной регистрации эмитента и наименование органа, его зарегистрировавшего.

Открытое акционерное общество «Белагпропромбанк» (далее Банк) преобразовано из Белорусского республиканского банка Агропромбанк СССР учредительной конференцией 11 февраля 1991 г. и зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 3 сентября 1991 г., регистрационный № 20. Устав Открытого акционерного общества «Белагпропромбанк» утвержден общим собранием акционеров 11 февраля 1991 г. (протокол № 1).

ОАО «Белагпропромбанк» в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Банка, а также Уставом Банка.

Банк входит в единую банковскую систему Республики Беларусь и соблюдает государственную денежно-кредитную политику Республики Беларусь. С 1996 года Банк является агентом Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ посредством выдачи кредитов на финансирование долгосрочных инвестиционных проектов и строительство жилья. Банк осуществляет комплексное обслуживание предприятий, объединений и организаций агропромышленного комплекса республики, сельскохозяйственных арендаторов, крестьянских хозяйств, их объединений, союзов и ассоциаций, предприятий, объединений, учреждений других отраслей экономики, независимо от форм собственности, совместных предприятий, созданных на территории Республики Беларусь с участием иностранных инвестиций, профсоюзных и других общественных организаций, а также граждан, в соответствии с действующим законодательством.

3. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail).

Местонахождение Банка: 220036, г. Минск, пр-т Жукова, 3.
Телефон: (017) 228 52 06, факс (017) 228 53 01
Электронный адрес E-mail: info@belapb.by
УНП 100693551, ОКПО 00040577.

4. Основные виды и срок деятельности эмитента.

Основной целью деятельности Банка является извлечение прибыли и ее распределение между акционерами Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь и Уставом Банка. Банк осуществляет банковскую деятельность с целью реализации денежно-кредитной политики Республики Беларусь, оказания финансовой поддержки организациям агропромышленного комплекса, привлечения иностранных инвестиций для реализации внешнеторговых проектов белорусских субъектов хозяйствования, а также осуществления всего спектра банковских операций и услуг для юридических и физических лиц.

Для достижения целей, определенных Уставом, Банк на основании полученного специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и в порядке, установленном Банковским кодексом Республики Беларусь и нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, имеет право осуществлять следующие банковские операции:

- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (депозиты);
- размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности и срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
- открытие и ведение счетов в драгоценных металлах;
- осуществление расчетного и кассового обслуживания физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов;
- валютно-обменные операции;
- купля-продажа драгоценных металлов в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;
- привлечение и размещение драгоценных металлов во вклады (депозиты);
- выдача банковских гарантий;
- доверительное управление денежными средствами по договору доверительного управления денежными средствами;
- инкассация наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и иных ценностей;
- выпуск в обращение банковских пластиковых карточек;
- выдача ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета;
- финансирование под уступку денежного требования (факторинг);
- предоставление физического и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для банковского хранения документов и ценностей (денежных средств, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней и др.);
- перевозка наличных денежных средств, платежных инструкций, драгоценных металлов и драгоценных камней и иных ценностей между банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями, а также доставка таких ценностей клиентам банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.

Банк вправе осуществлять в соответствии с законодательством Республики Беларусь:

- поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение обязательств в денежной форме;
- доверительное управление драгоценными металлами;
- операции (сделки) с драгоценными металлами;
- лизинговую деятельность;
- консультационные и информационные услуги;
- выпуск (эмиссию), продажу, покупку ценных бумаг и иные операции с ценными бумагами;
- страховое посредничество;
- реализацию лотерей;
- гражданско-правовые сделки;
- иную деятельность предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Банк осуществляет следующие виды деятельности на основании лицензий:

- Республиканского органа государственного управления рынком ценных бумаг на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.
 - Министерства внутренних дел Республики Беларусь по обеспечению безопасности юридических и физических лиц.
 - Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на осуществление деятельности в области промышленной безопасности и деятельности по обеспечению пожарной безопасности.
 - Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь на осуществление деятельности по проектированию и строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности и проведение инженерных изысканий для этих целей.
 - Министерства связи и информатизации Республики Беларусь на осуществление деятельности в области связи.
 - Государственного центра безопасности информации при Президенте Республики Беларусь на осуществление деятельности по технической защите информации, в том числе криптографическими методами, включая применение электронной цифровой подписи.
- Виды деятельности Банка в соответствии с Общегосударственным классификатором видов экономической деятельности Республики Беларусь (коды):
- 65121 Банковская деятельность;
 - 65210 Финансовый лизинг;
 - 67130 Прочая вспомогательная деятельность в сфере фи-

нансового посредничества;
- 67201 Страховое посредничество;
- 67209 Иная деятельность, связанная со страхованием и пенсионным обеспечением;
- 70110 Подготовка к продаже недвижимого имущества;
- 70120 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- 70200 Сдача внаем собственного недвижимого имущества

5. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагпропромбанк» за отчетный год и квартал, предшествующие дате принятия решения о проведении открытой подписки (продажи) на ценные бумаги:

Показатели	По состоянию на:	
	01.01.2007	01.10.2007
Прибыль, млн. руб.	62 472,3	55 176,1
Рентабельность, %:		
- отношение прибыли к собственному капиталу	4,4	3,6
- отношение прибыли к средним активам	1,04	1,1

6. Сведения об открытой продаже облигаций двадцатого, двадцать первого, двадцать второго, двадцать третьего выпусков.

6.1. Сведения об облигациях двадцатого выпуска.

Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 1 000 000 (Один миллион) долларов США. К открытой продаже предлагаются 2 000 (Две тысячи) дисконтных документарных облигаций на предъявителя. Серия ОД20, номера 000001 – 002000.

Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 500 (Пятьсот) долларов США.

Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций 14 января 2008 года.

Срок размещения облигаций.

В течение 200 (Двухсот) дней с 14 января 2008 года по 31 июля 2008 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк».

Срок обращения облигаций.

В течение 400 (Четырехсот) дней с 14 января 2008 года по 16 февраля 2009 года включительно.

Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 17 февраля 2009 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.

Досрочное погашение облигаций не производится.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Доходом по облигации является дисконт (разница между номинальной стоимостью и ценой приобретения облигации), установленный из расчета 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых со дня продажи облигации по 16 февраля 2009 г. включительно. Цена размещения (продажи) одной облигации устанавливается ежедневно. Расчет стоимости облигаций на каждый день осуществляется по формуле:

$$C_n = N / (1 + P \cdot K_1 / (365 \cdot 100) + P \cdot K_2 / (366 \cdot 100)), \text{ где:}$$

N – номинал облигации;

P – доходность, устанавливаемая при выпуске облигации (8,5 %);

K1 (K2) – количество дней, оставшихся до погашения облигации в невисокосном (високосном) году.

Выплата дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагпропромбанк» одновременно, при погашении облигаций при условии предъявления физического лица оригинала облигации.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость.

6.2. Сведения об облигациях двадцать первого выпуска.

Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 3 000 000 (Три миллиона) долларов США.

К открытой продаже предлагаются 300 (Триста) процентных с выплатой купонного дохода документарных облигаций на предъявителя. Серия ОД21, номера 000001 – 000300.

Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 10 000 (Десять тысяч) долларов США.

Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций 14 января 2008 года.

Срок размещения облигаций.

В течение 1 (Одного) года с 14 января 2008 года по 13 января 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк».

Срок обращения облигаций.

В течение 2 (Двух) лет с 14 января 2008 года по 13 января 2010 года.

Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 14 января 2010 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие купонные периоды.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также не выплаченные (не полученные) ранее купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.

Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 13 января 2010 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигации начисляется со дня ее первичного размещения по день истечения купонного периода, в котором было произведено первичное размещение данной облигации.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной 9 (Девяти) процентам годовых.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{P \cdot N \cdot K}{365(366) \cdot 100}$$

где:
Dк – величина купонного дохода;

K – количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;

P – процентная ставка по купону (9 %);

N – номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагпропромбанк» начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Выплата части купонного дохода не производится.

6.3. Сведения об облигациях двадцать второго выпуска.

Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 2 000 000 (Два миллиона) евро.

К открытой продаже предлагаются 2 000 (Две тысячи) процентных с выплатой купонного дохода документарных облигаций на предъявителя.

Серия ОЕ22, номера 000001 – 002000.

Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 1 000 (Одна тысяча) евро.

Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций 14 января 2008 года.

Срок размещения облигаций.

В течение 1,5 (Одного с половиной) года с 14 января 2008 года по 13 июля 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк».

Срок обращения облигаций.

В течение 3 (Трех) лет с 14 января 2008 года по 13 января 2011 года включительно.

Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено в течение шести месяцев с 14 января 2011 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие купонные периоды.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также не выплаченные (не полученные) ранее купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.

Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 13 января 2011 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигации начисляется со дня ее первичного размещения по день истечения купонного периода, в котором было произведено первичное размещение данной облигации.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентам годовых.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{P \cdot N \cdot K}{365(366) \cdot 100}$$

где:
Dк – величина купонного дохода;

K – количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;

P – процентная ставка по купону (8,5 %);

N – номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагпропромбанк» начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Выплата части купонного дохода не производится.

6.4. Сведения об облигациях двадцать третьего выпуска.

Объем эмиссии, количество и вид облигаций.

Объем эмиссии облигаций составляет 3 000 000 (Три миллиона) евро.

К открытой продаже предлагаются 1 000 (Одна тысяча) процентных с выплатой купонного дохода документарных облигаций на предъявителя.

Серия ОЕ23, номера 000001 – 001000.

Номинальная стоимость облигации.

Номинальная стоимость облигации – 3 000 (Три тысячи) евро.

Начальный срок открытой продажи облигаций.

Дата начала выпуска облигаций 14 января 2008 года.

Срок размещения облигаций.

В течение 1,5 (Одного с половиной) года с 14 января 2008 года по 13 июля 2009 года включительно, если больший срок не будет определен Правлением ОАО «Белагпропромбанк».

Срок обращения облигаций.

В течение 3 (Трех) лет с 14 января 2008 года по 13 января 2011 года включительно.

Срок и порядок погашения облигаций.

Облигация погашается по требованию владельца облигации при предъявлении оригинала облигации в ОАО «Белагпропромбанк». При этом требование о погашении облигации должно быть предъявлено

в течение шести месяцев с 14 января 2011 года. Погашение облигаций проводится в течение 10 (Десяти) дней со дня их предъявления к погашению.

Досрочное погашение облигаций осуществляется по истечении 300 дней после даты приобретения, но не ранее даты окончания срока размещения. Выплата процентного дохода осуществляется за полностью истекшие купонные периоды.

При погашении облигации владельцу выплачивается номинальная стоимость облигации, а также не выплаченные (не полученные) ранее купонные доходы наличными деньгами либо в безналичном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Погашение облигации после истечения срока погашения производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Условия и размер выплаты дохода по облигациям и порядок его определения.

Выплата дохода по облигации производится 1 раз в 6 месяцев в виде купонного дохода при условии предъявления физическим лицом оригинала облигации.

Днем начала выплаты соответствующего купонного дохода является первый рабочий день после истечения определенного купонного периода, то есть истечения шести месяцев со дня начала первичного размещения, предусмотренного решением о выпуске облигации, или со дня истечения предыдущего купонного периода соответственно.

Начисление купонного дохода по облигациям осуществляется со дня первичного размещения соответствующей облигации по 13 января 2011 года включительно.

Со дня истечения срока обращения облигаций купонный доход не начисляется.

Первый купонный доход по облигации начисляется со дня ее первичного размещения по день истечения купонного периода, в котором было произведено первичное размещение данной облигации.

Второй и последующие купонные доходы по облигации начисляются со дня начала очередного купонного периода по день истечения данного купонного периода.

Расчет купонного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за купонный период по процентной ставке, равной 8,5 % (Восемь целых пять десятых) процентам годовых.

Расчет купонного дохода осуществляется по следующей формуле:

$$D_k = \frac{P \cdot N \cdot K}{365(366) \cdot 100}$$

где:
Dк – величина купонного дохода;

K – количество дней соответствующей части периода начисления купонного дохода;

P – процентная ставка по купону (8,5 %);

N – номинальная стоимость облигации.

При начислении купонного дохода принимается точное количество дней в году (365 или 366 в високосном году).

Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется филиалами, отделениями, а также ОПЕРУ ОАО «Белагпропромбанк» начиная с первого рабочего дня со дня окончания соответствующего купонного периода.

Облигации предоставляют своим владельцам право на получение купонного дохода, а также номинальной стоимости облигаций при их погашении в денежных единицах, в которых выражена их номинальная стоимость. Выплата части купонного дохода не производится.

7. Место и время проведения открытой продажи облигаций.

Прода